

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б) Б, ЦВК і СНК БССР

№ 81 (5755) 8 красавіка 1937 г., чацвер ЦАНА 10 КАП.

„Мы, кіраўнікі, бачым рэчы, падзеі, людзей толькі з аднаго боку, я-б сказаў— зверху, наша поле зроку, стала быць, больш ці менш абмежавана. Масы, наадварот, бачаць рэчы, падзеі, людзей з другога боку, я-б сказаў— знізу. Іх поле зроку таксама, стала быць, у вядомай ступені абмежавана. Каб атрымаць правільнае рашэнне пытання, трэба аб'яднаць гэтыя два вопыты. Толькі ў такім выпадку кіраўніцтва будзе правільным“.

(З заключнага слова таварыша Сталіна на Пленуме ЦК ВКП(б) 5 сакавіка 1937 года).

АБ ПАЛІТЫЧНЫМ КРУГАЗОРОМ РАБОТНИКАУ ПАРТЫЙНЫХ

Бараньба за авалоданне большэвіцкім пярэдням звязкам з павышэннем ідэалягічнага ўзроўню партыйнага жыцця, рэзкім павышэннем ідэалягічнай якасці і палітычнай падрыхтоўцы партыйных кадраў. Чаму партыя імёна цпер прапонуе злучыць увагу нашых партыйных таварышоў, якія загружаюць «у бачных пытаннях», у бачных палітычных праблемах міжнароднага і ўнутранага характару?

Палітычная стэгата, дабрадушнасць і бескалатнасць не зваліліся «рагатам», а неба. Яны з'явіліся, як вынік прамернага захвалення гаспадарчых поспехаў. Як результат забавы элементарных, але істотных фактаў пераступівага значэння для лёсу нашай краіны. Забыліся аб імпэрыялістычным адукацыі, аб новых формах палітычнай работы традыцыйна і прыхва, аб небеспэках, звязаных з нашымі поспехамі. Факты, аб якіх большэвікі не маюць права забываць ні на адзін момант.

У атмасферы дабрадушнасці некаторыя партыйныя і гаспадарчыя работнікі, зражаныя цынічнай хваробай — бескалатнасцю, паступова пачалі абрастаць апартурнымі тлумачэннямі, адмахвацца ад якіхх пытанняў сучаснасці. На Пленуме Цэнтральнага Камітэта партыі таварыш Сталін выкрывіў безмыслнасць некаторых нашых работнікаў, вядучых іх палітычнага гарызонта. Што для іх міжнароднае становішча Савецкага Саюза? «Капіталістычнае акружэнне?» — размахвае лямі. «Ды гэты-ж гулуства! Якое значэнне можа мець якоесьці капіталістычнае акружэнне, калі мы выконваем і перамагваем нашы гаспадарчыя планы?»

Усё гэта філасофія такіх людзей звыкла да аднаго: жыць як мага спакійна... і здадаем «спыкухай» такіх, часамі членаў работнікі, тонучы ў ворагах многіх пачатках і неазабочаных спраў, становіцца вузлакобым дэлягантам. Іначай на XV партыйным з'ездзе таварыш Сталін перасцяргаў камуністы супроць таго да дэкалянацыі і параднай сумішці ў рабоце, супроць жадання пільна паглядзець, плаўна і спакойна, без перспектывы, без заглядвання ў будучае, так, каб кротам адчуваць святло нашай будучыні, каб кожны дзень быў у нас урачыствам насамрэч, ды каб усёмі былі ападысменцы...

«Ці бачылі вы грабцоў? — таварыш таварыш Сталін. — Іныя грабцоў часам, аж пот апына з тавра, але не бачаць таго, куды іх нясе пачынае? Я бачыў такіх грабцоў на Вісеці. Гэта—чэсны і істотныя грабцы. Але бача іх састаніць у тым, што яны не бачаць і не хочуць бачыць таго, што іх можа прыбыць хваляй да скалы, тэ іх паражжае пагубе. Тое-ж самае бывае з некаторымі нашымі таварышамі. Грабцы часам, не пакаляючы рук, пільваюць плаўна, адлюстняю пачынаю, а куды іх нясе, не толькі не ведаюць, але нават не хочуць ведаць. Работа без перспектывы, работа без руля і без вятрыцы—вось да чаго прыводзіць жаданне пільна абавязкова па пачынаю. А результаты? Разультаты веныя: спачатку яны аблававаюцца пачынаю, пасля яны становяцца шэрымі, пасля іх засавае іна абываючычынны, а пасля яны ператвараюцца ў звычайных абываючых».

Аснова нашага развіцця—янакніналь бараньба паміж сіламі сацыялізма і сіламі капіталізма. Партыйны работнік павінен вучыцца разумець дыялектыку барацьбы, умець апынаваць факты, аналізаваць і злучыць палітычнае жыццё, бачыць дэяка наперад. На ўроках шахцінскай сіравы Цэнтральнага Камітэта вучыць партыйных работнікаў не знавацца, поўнаасю авалодваць тэхнікай.

Каб кіраваць, таварыш таварыш Сталін, трэба прабачыць. Майстэрства прабачачнага патрабуе аб партыйных таварышоў вадліка круазору, пастаяннага нахалпення ведаў. Майстэрства прабачачна—гэта не правільна, якія можа раз пазавуць таварыш з вучыцца і механічна выконваць. Каб прабачыць, трэба мого ведаць не толькі ў вузлай галіне сваёй штозвычайнай работы. Трэба ведаць жыццё рабочага класа, саланства, ітэлігенцыі. Трэба ведаць гісторыю нашай краіны, гісторыю нашай партыі, яе шматлікае барацьбы з ворагамі сацыялізма. Вывучаць гісторыю

Каб кіраваць, таварыш таварыш Сталін, трэба прабачыць. Майстэрства прабачачнага патрабуе аб партыйных таварышоў вадліка круазору, пастаяннага нахалпення ведаў. Майстэрства прабачачна—гэта не правільна, якія можа раз пазавуць таварыш з вучыцца і механічна выконваць. Каб прабачыць, трэба мого ведаць не толькі ў вузлай галіне сваёй штозвычайнай работы. Трэба ведаць жыццё рабочага класа, саланства, ітэлігенцыі. Трэба ведаць гісторыю нашай краіны, гісторыю нашай партыі, яе шматлікае барацьбы з ворагамі сацыялізма. Вывучаць гісторыю

Каб кіраваць, таварыш таварыш Сталін, трэба прабачыць. Майстэрства прабачачнага патрабуе аб партыйных таварышоў вадліка круазору, пастаяннага нахалпення ведаў. Майстэрства прабачачна—гэта не правільна, якія можа раз пазавуць таварыш з вучыцца і механічна выконваць. Каб прабачыць, трэба мого ведаць не толькі ў вузлай галіне сваёй штозвычайнай работы. Трэба ведаць жыццё рабочага класа, саланства, ітэлігенцыі. Трэба ведаць гісторыю нашай краіны, гісторыю нашай партыі, яе шматлікае барацьбы з ворагамі сацыялізма. Вывучаць гісторыю

Каб кіраваць, таварыш таварыш Сталін, трэба прабачыць. Майстэрства прабачачнага патрабуе аб партыйных таварышоў вадліка круазору, пастаяннага нахалпення ведаў. Майстэрства прабачачна—гэта не правільна, якія можа раз пазавуць таварыш з вучыцца і механічна выконваць. Каб прабачыць, трэба мого ведаць не толькі ў вузлай галіне сваёй штозвычайнай работы. Трэба ведаць жыццё рабочага класа, саланства, ітэлігенцыі. Трэба ведаць гісторыю нашай краіны, гісторыю нашай партыі, яе шматлікае барацьбы з ворагамі сацыялізма. Вывучаць гісторыю

бараньбы міжнароднага рабочага класа, ведаць і памятаць аб велізарнай масе хітраваннаў і подзасцей, да якіх заўсёды прыбывалі эксплуатаатарскія класы для ўтрымання свайго панавання. Бесперапынна вучыцца тэорыю пастаўнікаў рабочага класа—Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна, якія служыць магутным праванікам міжнароднаму рабочаму руху.

Прабачачна звязана з глыбокім веданнем жыцця, з умненнем разбірацца ў міжнароднай і ўнутранай абстаноўцы, з авалоданнем рэальнасці з'яў палітычнай рэалінасці, з умненнем асыміліць сваю ўласную работу. Усё гэта прадалагае пільнасць у партыйнага таварыша большэвіцкай пільнасці, палітычнай пастарожанасці, самай зорсткай крытыкі і самакрытыкі ў рабоце, без чаго няма ніякага руху наперад.

Ролька таварыша Сталіна, звернуўшы да партыя шахты «Цэнтральна-Іошні», дзе заратываў стыханасці рух: «Вы чалавек партыйны і павінен цікавіцца ўсім»,—зрасавава партыйным работнікам. Быць палітычным арганізатарам мас—значыць прад'являць да сябе больш патрабаванні, удумвацца ва ўсё, што робіцца вакол, цікавіцца як ўнутранымі, так і міжнароднымі пытаннямі.

Ды і само жыццё, уласна кажучы, ставіць перад кожным партыйным таварышом вострыя і хвалючыя пытанні сучаснасці. У апошні час сакратары партыі пачалі кіраваць агітлектыкай і партыйнымі школамі. І гэты адно толькі паставіла іх перад такой масай складанейшых з'яў і пытанняў, якія патрабуюць не мітанавання і прыгожых прамоў, а ясных і ўразумляючых адказаў, ведаў і ўмевай арыентэроўкі ва ўсім, што робіцца па-за пахам, заводам, калгасам, райнам.

Нельга прабачаць нічога не нахалпаючы, адставаць ад жыцця, праданць стары запасы ведаў! Гэта-ж не сакрот, што рэвалюцыя члена партыі часамі апраджаваць у палітычным росце некаторых партыйных работнікаў. У якім сьвятле выглядаюць тыя партыйныя работнікі, якія не толькі сур'езнай літаратуры, але нават газет, і тую дэяна чытаюць, агварываючыся неахопам часу, «шпалёнай загруквай» і т. п.?!

На Кіеўскім суб'юбуаціўным авалдзе «Ленінская кузіна» бібліятычны фармуляр пакахвых партыйных арганізатараў—Луіна, Рувінскага і Давігена — пусцюны. Вельмі вольна рэдка з'яўляюцца ў бібліятыку сакратар партыйнага камітэта т. Панаваранка і яго намеснік т. Кабічын. Праўда, гаворыць, што ў іх у саб'янах стаіць звычэныя шпакі з літаратурнай пазабранай партыі ітэлігенца. Арганічнай патрабаванні чытаць у гэтых таварышоў, вадліка, яшчэ няма. Яны звычайна свай палітычны кругазор, рызкуючы адстаць ад рэвалюцыйнага свай-жа партыйнай арганізацыі. Напрыклад, ад электравадшчыка т. Зуева, у якога чытанне палітычнай і мастацкай літаратуры стала пастаянай прывычкай.

Дзесяткі разоў Ленін падкрэсліваў, што рэвалюцыя камуніст не баіцца вучбы. І стаў перад членамі партыі пільна, але ўзлячную залучу — быць сучасным адукацыям чалавекам узбагачаць сваю памяць ведаццям усіх тых багачынь, якія выпрадаюцца чалавечта. «Калі я ведаю, што ведаю мала, я дабюся таго, каб ведаў больш, але калі чалавек будзе гаварыць, што ён камуніст, і што яго і ведаць нічога не трэба могона, то нічога палобнага на камуніста з яго не выйдзе» (Ленін).

Камунізм не створыў завучваннем камуністычных дэунаў. Гэта прыводзіць толькі да шкаднейшага верхгаліства, да дэянаства, да палітычнай дабрадушнасці. Спраўдны партыйны работнік, якому чужа канчатасць і пустазвонства, вельмі добра разумее, што нельга палітычна кіраваць масамі, не ўласнаававаючы свай тэарэтычных ведаў. Толькі нахалпаючы сваёй партыі вель і вопыт, распылаючы свай палітычны кругазор, партыйныя кадры акажуча на вышнім ворах залат.

(Прадаць артыкул «Праўды» за 6 красавіка 1937 г.).

ПОУНАСЦЮ ПАДРЫЦТАВАЦЬ НАСЕННЕ, ЗАКОНЧЫЦЬ ВЫВАЗКУ ГНОЮ НА ПОЛЕ

АДНААСОБНІКІ НЕ ВЕДАЮЦЬ, ДЗЕ СЕЯЦЬ

«Звязда» не раз сігналізавала аб тым, што ў разе раёнаў перад слябой забавіліся аб аднаасобніках. Гэтыя сігналы ішчы не пачулі многія раёны і падрыхтоўка да слябой сярэд аднаасобнікаў не кіруюць.

У Наркомзем БССР паступаюць ад аднаасобнікаў дзесяткі скаргаў на тое, што сельсаветы давалі да іх планы слябы, а зямлі не паказалі, не адылі. Вось завва грамаліні вёсак Дашыма, Ялы і Сяло. Зайкаўскага сельсавета Мехавіцкага раёна, 23 аднаасобнікам заведзён план яравой слябы на плошчы 40 гектараў. Зямля ж, якая аведзена аднаасобнікам пад пасей, не больш 21 гектара.

Старшыня сельсавета тав. Бусенка аб гэтым асабіва не клопаціцца. Ён даеў план слябы, і ўся работа з плеч дадоў. Яму няма справы да таго, што аднаасобнікі не ведаюць, дзе сець. Бусенка паказаў зямлю нават там, дзе пасейны азімы. Усё гэта зрывае падрыхтоўку аднаасобнікаў да слябы. Палюбыя факты маюць месца ва многіх сельсаветах Мехавіцкага раёна. Райсавецкая і райвыканком ігнаруюць аднаасобнікаў.

Такое становішча не толькі ў Мехавіцкім раёне. Заявы аднаасобнікаў паступаюць у Чацэрскага, Церахоўскага, Клімавіцкага, Рагачоўскага і іншых раёнаў. Аднаасобнікі Васіленка і Бачкоў з пасёлка Данец, Пракопаўскага сельсавета, Церахоўскага раёна скарызацца, што старшыня сельсавета Каслоў паказаў ім зямлю ў другім сельсавёце на адлегласці больш шасці кіламетраў. Зямля тая непрыгодная для пасеву, а з'яўляецца хмызняком. За 7 км. аведзена зямля ад аднаасобным гаспадаркам пасёлка «Пар» Рагачоўскага раёна. У Клімавіцкім раёне зусім не паказана зямля для аднаасобнікаў в. Дудароўка, хляя заведзён да іх план слябы.

Гэтыя сельскія саветы і раёныя выканавыя камітэты самаўхіліліся ад арганізаванай падрыхтоўкі да слябы сярэд аднаасобнікаў.

Што-ж робіць Наркомзем БССР, якому паступаюць дзесяткі скарг ад аднаасобных гаспадарак? Тут старанна падымаюць скаргі, у лепшым выпадку пасылаюць іх у райсавецкія. На гэтым заканчваюцца «наркомземскія клопаты» ад аднаасобнікаў. Натальнікі занадлых кіраўніцтваў Наркомзема не цікавіцца слябой і аднаасобным сьветары. 100 тысяч аднаасобных гаспадарак, якія яшчэ калічавыя ў БССР, забавіць Наркомземам і многімі кіраўнікамі раёнаў.

У Хоцімску толькі рыхтуюцца да слябы

Хоцімскі раён яшчэ не выканаў свай план засьпкі насення. Нехале 169 пентнераў пшаніцы, 150 пент. грэчкі, 192 тон вёі і т. д. У разе калгасоў не закончана ачыстка і правэрка насення на ўжоасць. Яшчэ горш з вывазай угнаенняў, як торфу, гною, вапны.

У раёне няма бараньбы за падрыхтоўку каня. Калі паловы коней віжэй сярэдняй упітанасці. Не глядзячы на такое трывожнае становішча, у Хоцімску нават не пачаліся свечасова паставіць на адпачынак надужы козевы.

У разе калгасоў, як напрыклад «Ужох» і «Сікра» Веседаўскага сельсавета, «Ваяві» Хоцімскага месавета, «Шлях сацыялізма», «Чырвоная зорка» Чарняўскага сельсавета ёсьць дэякасці з кармамі. Тут ямаля кармоў раскраслі. З раскраслаўнікамі калгаснай маемасці не вядуць належнай бараньбы. Не прымаюцца таксама меры, каб спыніць прынаўнае ў некаторых калгасках масавы характар абартавання комакатаў.

У Хоцімску няма большэвіцкай трыагі за веснавую слябу. Тут усё яшчэ рыхтуюцца да гэтай кампаніі. ДУНАЕУ.

МТС пша дырэктывы

Калгасы, якія абслугоўваюцца Кармянскай МТС, вывезлі на поле гною толькі на 45 процантаў. Сельсгаспадарчы інвентар у калгасках аздаганаван на 72 проц.

Іначэ горш абстаіць справа з падрыхтоўкай насення. Многія калгасы не засьпалі яшчэ насенне, а засьпанае не асартвала, і не правярылі на ўжоасць.

Калгасы Баравабудскага і Струкачоўскага сельсаветаў не вывезлі яшчэ адпущаную зааржавай насенную сеяду. Калгасы «Землеунарадкавацель» і «12 Кастрычнік» не прыступілі яшчэ да вывазкі на поле гною, не закончылі ремонт інвентара.

Аб гэтым добра вядома ў МТС. Аднак, дырэктар Белаўскаў вельмі мала клопаціцца аб тым, каб арганізаваць работу ў калгасках на правядзенню слябы. Спецыялісты МТС слязіць у канцыляры і пішучы толькі ў калгасы прыкляраў і дырэктывы аб падрыхтоўцы да веснавой пасейнай кампаніі.

І. КАВАЛЕУ.



Першае вярвва. Курсанты трактарных курсоў пры Цялушскай МТС, калгасніка сельсгаспадарчай арцыі «Прыграс» Бабруйскага раёна тав. С. Паціенка праходзіць поршую практыку пасля тэарэтычнай вучобы.

Фото Кавалерчыка (БСФ).

У СІРОЦІНЕ НЕ КЛОПАЦІЦА АБ СЯЎБЕ

Кіраўнікі Сіроцінскага раёна (старшыня райвыканкома т. Твароўскі, сакратар РК КП(б) Б т. Руманаў) і зараз яшчэ не прымаюць ніякіх мер да выканання паставы НК КП(б) Б і СНК БССР «Аб хоззе падрыхтоўцы да слябы на БССР». Упадзаваньня райкома і райвыканкома і зараз яшчэ не выехалі ў калгасы для арганізаванай падрыхтоўкі і правядзення веснавой пасейнай кампаніі.

Вызначаныя да пасейкі ў калгасы ўпадзаваньня слязіць у пэнтры раёна і піншчу пярэчураў у калгасы. Такім чынам рашэнне бюро райкома КП(б) Б аб пасейцы 32 чалавек аднаасобных работнікаў у сельсаветы на час слябы асталася на паперы.

З рук вон дрэнна працуе Сіроцінская МТС (дырэктар т. Сінічын). 22 трактары гэтай МТС не дастаўлены яшчэ з месцу работ. Да гэтага часу не закончаны дагавары з 25 калгасамі. У 20 калгасках зоны МТС не правяраена насенне на ўжоасць. Старшы арганом МТС Ваданавіч зусім не клопаціцца аб правядзенні веснавой пасейнай кампаніі, ён ўсё яшчэ слязіць у канцыляры і чакае з калгасоў вестак аб хоззе падрыхтоўцы да слябы.

Калгас «Чырвоная перамога» Обальскага сельсавета абрабца сьць насеннем, якое мае нізкую ўжоасць. Напрыклад, насенне ячменю ў гэтым калгасе мае ўжоасць на 66 процантаў, пшаніца —

ВЕДАЮЦЬ СТАНОВІШЧА ПА ЗВОДКАХ

Не глядзячы на тое, што СНК БССР і НК КП(б) Б катэгорычна прапанаваў арганам і раёнам узмацніць аператыўнае кіраўніцтва падрыхтоўцы да слябы, у большасці раёнаў падрыхтоўка прадстаўлена самадубоў. Многія старшыні райвыканкомаў самаўхіліліся ад важнейшай работы, не ведаюць сапраўднага становішча ў калгасках, а жыўчы зводкі райсавецкія.

Старшыня Церахоўскага райвыканкома тав. Кучаравы ў гутарцы з нашым работнікам заявіў, што ў Рэчыцкім, Вепрыцкім і іншых сельсаветах пачалася ўжо падрыхтоўка глебы. Калі дайшла справа да вывазкі угнаення і абмену насення, то тав. Кучаравы запнуўся.

— Нам трэба было вывесці са станы Верамейка 877 тон.

— А колькі ўжо вывезена?

Тав. Кучаравы доўга думаў і нарэшце выказаўся:

— Па зводцы райза вывезена крыху больш 100 тон. На станы ёсьць 10 вагонаў угнаення, але мы яго не забіраем, бо тразкава дарога. Асабіва з вывазай мінеральных угнаення астапоў калгасы Рэчыцкага сельсавета. Напрыклад, калгас «На стражы» не вывез 14 тон угнаення, калгас «Ленінскі шлях» з 12 тон не ўзяў нічога.

Нявольні несур'езна люты аднесіся к падрыхтоўцы да слябы гаворыць і той факт, што некаторыя старшыні райвыканкомаў не бачаюць нават не толькі ў калгасках, але не лічаць патрабаванні заіць нават на базу Дзяржсортфонда, Заготзэрны, і паглядаць, як там ідзе абмен насення, а жыўчы толькі зводкі.

Старшыня Церахоўскага райвыканкома тав. Белавоў з велькім захаленнем расказваў, што ў раёне пачалася палыявая работні амаць у масавым парадку, што павя абмену гатунковага насення выканан на 100 проц.

Ж.ЛОБІН. У раёне пёцца, сонечнае надвор'е. Асобныя калгасы яшчэ 20 сакавіка пачалі вярвва. Калгас «Чырвоная Бараньба» Кабанскага сельсавета ўзяў 8 гектараў. Калгас «Чырвоны пуні-

64 проц., авёс—70 проц. У гэтым-жа калгасе амычаны адносіны да каня. Колькі стаіць тут на цалых днях няпоеныя, някармленыя не глядзячы на тое, што хляпа кармоў.

Вочнаўдзірацельствам займаецца старшыня Пагараўскага сельсавета Шалахаў. Ён паведамае ў райсавецкі, што па сельсавёту засеяна на 1 красавіка 61 гектар канюшыня, у той час, як засеяна ўсяго 25 гектараў.

Ванпавае глебы на раёну фактычна сарвана. Ні адзін калгас не выканаў свайго плана. Калгасы Лоўжанскага сельсавета (старшыня сельсавета Батакоў) не вывезлі на поле ні адной тоны вапны.

На 1 красавіка 21 калгас не ўзяў 30 пентнераў канюшыня для пасеву. Зрываецца пратручванне насення. План правядзення пратручвання насення ў калгасках знаходзіцца яшчэ ў арганом райсавецкага Чыліпава.

Задзыхні сіроцінскага райсавецкія Шчарбакоў добра ведае, што калгасы раёна зусім дрэнна рыхтуюцца да правядзення слябы, што арганомы не дамагаюць калгасам, але ніякіх мер не прымаюць. Райвыканком і райком партыі таксама нічога капрэкрэтнага яшчэ не зробілі для таго, каб навартаць упушчанае ў правядзенні слябы.

М. ЛОЦМАНАУ.

ПАЧЫНАЮЦЬ ТОЛЬКІ ВАРУШЫЦА

Не глядзячы на спрыяльнае надвор'е, у Бешанковіцкім раёне толькі асобныя калгасы прыступілі да апрацоўкі глебы. Узярана ўсяго толькі 107 гектараў. Да слябы раён прыступіць зусім неапрацаваным.

Насеннем яшчэ раён забаванач на 85 проц., і то не ўсё насенне прапушчана праз трыер. Неапушчальна маруна правядзення абмену насення на гатунковае. З дзяржфонда дэяно абысена 36 проц. і аўса — 86 проц. Міжкгаласны абмен гатунковага насення праведзён на ячменю на 17,4 проц. і пшаніцы — на 37,6 проц.

У раёне ёсьць тры МТС (Бешанковіцкая, Острвенская і Вадзікаўскай), але ўсе яны сур'езна слязіць неапрацаванымі. У Бешанковіцкай МТС два трактары «ЧТЗ» не закончаны рамантам. Ва ўсіх трох МТС 20 трактароў не апрацаваны яшчэ на вытворчыя ўчасткі, а апрацаваны не забаваначы неабходным інвентарам. Вадзікаўскай МТС не забаваначы сьць гаручым.

Да апошняга часу ні райком партыі (сакратар Асачыч), ні райвыканком (старшыня Паломыч) не прад'являюць трыагі за дзе слябы.

А. ЗАРУБЕЖНЫ.

СТАХАНАЎЦЫ ВЕСНАВОЙ СЯЎБЫ

Перадвалі калгасы Бабруйскага раёна распачалі ўжо веснавую слябу. У калгасе «3-ці ранаючы» № 2 Кавалеўскага сельсавета падрыхтавана да пасеву 17 гектараў. Засеяна ўжо 7 гектараў аўса, 2 гектары яравой пшаніцы і 1 гектар ячменю.

У гэтым калгасе шырока разгартула сацыялістычнае спаробітва паміж брыгадамі, звынямі і асобнымі калгаснікамі за добраахвотнае правядзенне слябы.

Лепшыя стыханавы гатага калгасы—Бусенка Ілья, Мельнічонак Гаўрыла, Куманьё Кірыль і Буксёнак Кузьма. Гэтыя калгаснікі кожным дзень перавыконваюць нормы выпрацоўкі на 350—400 проц.

У калгасе імя Блюхера, Вяртнінскага сельсавета таксама распачалі слябу. Засеяна ўжо 12 гектараў аўса, 5 гектараў пшаніцы, 4 гектары ячменю і 7 гектараў яравога жыта.

М. ПУХАЛЬСКІ.

РАСПАЧАЛІ ПАЛЫЯВЫЯ РАБОТЫ

Стаяць яркія сонечныя дні. Райёны быліяць неважлікі марозам, але гэта ўжо не перашкаджае разгортваць палыявыя работы.

Калгаснікі калгасы «Чырвоны май» Палонскага сельсавета з 25 сакавіка распачалі вярвва паліных зямель пад лён.

Прыступілі да палыявых работ і ў калгасе імя Вараўшчына. Тут узярана 15 га. Ужо пачалі дзеі як ідзе вярвва ў калгасе «На варце», «Краіна саветаў» і інш.

Два дні, як распачалі палыявыя работы ў калгасе «Ударнік» Рэчыцкага горавета. Праз дзень тут распачынае сляба аўса.

Для разгортвання масавай работы мобілізаван у сельсаветы і калгасы раёныя сьветнікі і партыйныя актыў.

Крычаў.

СТАРШЫНЯ ДУБОВІК РАЗВАЛЬВАЕ КАЛГАС

СПРАВДАЧНА-ВЫБАРЧЫЯ СХОДЫ ПЯРВІЧНЫХ ПАРТЫЙНЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ

ЧАМУ ІХ НЕ АБРАЛІ?

У некаторых партарганізацыях Гомеля закончыліся выбары новых парткомаў на аснове тайнага галасавання. Здарылася так, што многія штатныя члены парткомаў не далічылі сваіх прозьвічч у спісах новаабраных партыйных камітэтаў.

Першыя вынікі ўскрываюць буйнейшыя недахопы ў пастаўцы масавай работы. Вось, напрыклад, дырэктар тэхнакамібіната тав. Кіршнер. Ён прыняў у адмысловы званне члена парткома ад арганізацыі «Бурныя апалісменты». На гэты раз не было апалісменту. Ён пры тайным галасаванні атрымаў усю на ўсяго толькі... 4 галасы за і безліч супроць. 8 чалавек выказаліся за тое, каб адвесці яго кандыдатуру са спіса для тайнага галасавання.

Хаця для Кіршнера гэта і здаецца раптоўнасцю, але гэта не ёсць выпадковасць, а прамы рэзультат яго адносін да партыйна-палітычнай работы. Ён на працягу года не зрабіў ні аднаго даклада на рабочым сходзе, ні разу не правёў гутаркі з рабочымі, яго спілку прыходзілася запяваць на паседжанні парткома. Кіршнер увесь час аседжаўся ў сваім кабінце, трымаючы даверы на французскім замку, і парог яго кабінета рабочыя мог пераступіць толькі ў выключным выпадку.

На сходзе партарганізацыі завода імя Кірава кандыдатам у члены парткома быў вылучыў тав. Двоскін — старшыня заўкома. І вось, калі сход пачаўся да абавязання гэтага кандыдата ў спіс кандыдатаў у члены парткома, паслядзіся шматлікія запытанні. Сход не задалоўся адказамі Двоскіна, і на працягу больш чым гадзіна ўдзельнікі партохода ў сваіх выступленнях выкрывалі сапраўдны твар старшыні заўкома. Яны ўказвалі на факты страты шматлікіх і пачуццёвых адносін да скард рабочых.

Партсход аднадушна абраў кандыдатуру Двоскіна.

Кожны факт апазіцыі для тых, каго абраў, і для ўсёй партарганізацыі з'яўляецца не простым фактам, а сігналам аб іх недахопах. Гэта ўскрывае недахопы асобных камуністаў і ўсёй сістэмы работы на выхаванні членаў і кандыдатаў партыі.

П. ЧЫКУН.

Чаму яны не члены профсаюза?

На аўтомай фабрыцы імя Кагановіча (Менск) каля 10 проц. рабочых не з'яўляюцца членамі профсаюза. Сам па сабе гэты факт гаворыць аб нікудышняй масавай рабоце партарганізацыі, фабкома.

У спісе нячленнага саюза лічыцца два камуністы: Зельдзіх (тэхнічны дырэктар фабкома) і Сухініч. Першы працуе больш часта на фабрыцы, не абарніўшыся як член саюза, не плаціць членскіх унесоў, другі ж толькі навад механічна выбіў з членаў саюза.

Наўстае пытанне: чаму партарганізацыя фабрыкі імя Кагановіча мільдзіла з такім недашчэльным з'явішчам?

Відна, не ўсёды ішчы зразумелі, што камуніст, калі ён не хоча адравацца ад нас, абавязан састаць у профсаюз.

С. Е.



Выбары партыйнага камітэта на гомельскім станнабудуённым заводзе «Пролетары» імя Кірава. Фото Соркіна. (БСФ).

Райком адарваўся ад партыйных мас

Выбары партыйных органаў, якія пачаліся ў Рагачоўскім раёне, ускрываюць пэры рад фактаў фармальна-бюракратычнага кіраўніцтва райкома партыі пераважна партарганізацыямі. Грубыя парушэнні партыйнай дымакратыі, пачуццёвыя адносін да рабочых камуністаў, адміністрацыя, культуры і выхавання падхаліліства і ўгодніцтва, грубыя заціскі крытыкі і самакрытыкі, абраў кіраўніцтва РК КП(б)Б ад нізавых партарганізацыяў — вось стым работы райкома. Аб гэтым гаворыць камуністы на выбарчых сходах пераважна партарганізацыяў.

Выбары ў партыйныя органы сведчаць аб тым, што ішчы і на сёнешні дзень не разорнута належная крытыка, адчуваецца нейкая верадушнасць, баязь крытыкаваць раёнае начальства. Вось аб тым расказаў на партыйным сходзе член партыі т. Кухарэнка: «Сакратар РК т. Вайман ні аднаго разу мяне не выкалікаў у райком не пагаварыў са мной як ідзе работа, якая дапамагае мне працаваць, а калі выкаліка, то заўсёды пагражае — «каліму партыйны білет».

На сходах выкрываецца, што раённы камітэт партыі зусім не цікавіцца пераважна партарганізацыямі. Інструктары райкома — рэдкія госці ў пераважна партарганізацыях. За пабарты галы ні адзін з сакратароў РК КП(б)Б — ні Вайман, ні Тамілін — не былі ў пераважна партарганізацыях. Крытыка і самакрытыка груба запіскалася.

Адзін раз, — расказаў інструктар РК тав. Жураў, — я асмеліўся выступіць на пленуме райкома партыі з крытыкай работы бюро РК, дык я папаў у такі пераплёт, што ледзь не заплакаў ад болю ў сэрцы. Янае трыраваў на кожным кроку т. Вайман.

Аб гэтым гаварыў не толькі т. Жураў, але амаль кожны выступаўшы на партсходзе пераважна партарганізацыяў пры РК.

Самыя частыя ў апарце райкома прывяла да прытулення рэвалюцыйнай пільнасці, што даю магчымасць ворагам партыі пралеці ў апарат райкома. Напрыклад, доўгі час у райкоме партыі працаваў нехта Бартэвіч культуропам РК. Бартэвіч хаваў у сабе ворагаў партыі і паролу — траіцкістаў. Першы сакратар т. Вайман на кожным кроку ўскрываў яго, як лепшага работніка. Райпартганістам працаваў эвалгест Сарокін, Курпрылаў — лезертар Чырвонай Арміі і т. д.

Кабінетная работа, бюракратызм і адравацца ад шпэрці партыйных мас прывяла краўнікоў Рагачоўскага РК КП(б)Б да таго, што яны не бачылі, што пад бокам райкома ў горадзе Рагачове развіліся зусім пераважна партарганізацыі пры горсавеце, райсаюзе і леспрамгасе.

Стым работы першага сакратара райкома партыі т. Ваймана быў такі: з раённым камуністам зусім не меў ніякай сувязі, не лічыў партыйным і ні разу не цікавіўся яго жыццём і бытам, а толькі ведаў крычаць на яго і пагражаць, што

адбра партыйны білет. Так паступаў ён не толькі з раённым камуністам, а нават з інструктарам РК КП(б)Б т. Мархлеўскім.

Характэрна, што сакратар т. Вайман на працягу года не быў у калгасах і ні на адным сходзе калгаснікаў не выступаў з дакладам.

Адрыв ад партыйных і калгасных мас, поўны права палітычна-выхаваўчай работы ў раёне прывяла да грубага парушэння рэвалюцыйнай законнасці, адміністрацыя, незаконных штрафаў і адбра рана маемасці ў калгаснікаў і аднаасобнікаў раёна. Класавы вораг выкарыстоўвае слабасць пастаўкі палітычнай агітцыі і правозіць сваю брудную справу. Масавыя штрафы мелі месца па Галзілавіцкаму сельсавету, пераблакаванне палаткаў аднаасобнікаў па Магорскаму сельсавету. Аб усіх гэтых грубых парашэннях рэвалюцыйнай законнасці ведалі работнікі раёна, у тым ліку і райком партыі, але ніякіх мер да парашэнняў не прымаўся.

Праходзячыя выбары ў нізавых партарганізацыях паказваюць, што крытыка і самакрытыка разорнута ішчы неахвотна, ішчы ёсць балачка у пачатках партыйнай работы, аб якіх трэба гаварыць. Трэба сілавацца, што камуністы на раённым партыйным сходзе па справаздачы райкома партыі па-большавіцку выкрываюць усе недахопы.

Д. БАЛАКІРАЎ.

НА СХОДАХ АКТЫВА ГАСПАДАРНІКАУ МЯСЦОВАІ І ЛЁГКАІ ПРАМЫСЛОВАСЦІ ЯК НЕЛЬГА КІРАВАЦЬ

Тое, аб чым «срочна» ўмаўчаў у сваім дакладзе актыва паркамата лёгкай прамысловасці тав. Геардзе, — бюракратызм, тохнічная безапамятанасць, ішчыная беспікарнасць у самім паркамате — стала вынома толькі з выслуханай дырэктароў прадпрыемстваў, кіраўнікоў трыстаў, стахаўнаў.

Дырэктар дубровенскай фабрыкі «Дняпроўская мануфактура» т. Пууднік расказаў, як на «Дняпроўскую мануфактуру» быў прыслан у якасці начальніка пазнавага аддзела вораг народу — траіцкіст. Тав. Пууднік напамінуў, што публіку гэтаму траіцкісту напісаў ні хто ішчы, як сам тав. Геардзе.

Далей т. Пууднік падкрэслівае, што паркамат не з'яўляецца сапраўдным тэхнічным штабам кіраўніцтва прадпрыемствамі. У апарце паркамата ўсё ішчы ўсталява на «арганізацыйны перыяд».

На аб'ютомай фабрыцы імя Кагановіча, — гаворыць тав. Скабло, — быў выкрыты зладчы вораг народу траіцкіст Гальперын. Але партарганізацыя не давала справу да капа. Яна супакоілася на выкрыці Гальперына. Між тым німа сумнення, што на фабрыцы ішчы астаўся нявыкрыты траіцкістаў агентаў, і мы абавязаны да канца выкарыстаць іх, ліквідаваць рэшткі шпіонства. Толькі тым мы зможам сказаць, што добра зразумелі ўказанні тав. Сталіна на Пленуме ЦК ВП(б).

Фабрыка, — гаворыць далей стахаўнавіч Скабло, — за першы квартал неадыла 80 тыс. пар абутку. Гэта — рэзультат дрэннага кіраўніцтва вытворчасці і асутнасці ўскалі ўвагі да стахаўнаўскага руху.

Зусім заблылася дырэкцыя аб стахаўнаўцы і ўдарніках. Не выдаража многа работчы, якія раей былі стахаўнаўцамі, выконвалі нормы на 150—160 проц. ішчы не выконваюць заданіяў. Тым дагчыць трыста і паркамата, то тут наогул ніколі не размаўляюць са стахаўнаўцамі. Скажым, — зварацаецца прамойца да тав. Геардзе, — што вы зрабілі для разорвання стахаўнаўскага руху? У нас німа ніякай сувязі з масамі, мы сабіліся пра слова таварыша Сталіна, што трэба не толькі вучыць масы, але і вучыцца ў мас.

Такім-жа сур'ёзным і зусім справядлівым абвінавачаннем на адрасе трыста і паркамата прагучылі і прамовы стахаўнаўцаў аб'ютомай фабрыкі імя Тэльмана тав. Мірская і дырэктара вібескай аб'ютомай фабрыкі т. Бабышка.

Выключна зьялічным, аналітычным і безамыслювым было выступленне дырэктара Скурабуўтрыста тав. Караніза.

С. ГАЛІН.

Тым цаху ў насілічым матэрыял шпіднілі падхалівалі кавалкі жалеза, каб вывесці са строю каштоўнае абсталяванне і пасаваць прадукцыю. З гэтай-жа мэтай кідалі ішчы ў закрытой машыны. Здаваўся, б, гэтыя факты яўнага шпідніцтва павінны былі выкалікаць у нас трымоты, павысіць пільнасць. Але мы, кіраўнікі прадпрыемстваў, праходзілі міма ўсяго гэтага, не зделалі даць палітычную апаку гэтым фактам.

Аб выключна дрэннай рабоце Шейтэра, аб зрыве планавага снабжэння прадпрыемстваў, аб асутнасці тэхнічнага кіраўніцтва гаварылі і выступаўшы дырэктары вібескай швейнай фабрыкі «Профінтэрн» тав. Варцін і гомельскай фабрыкі «Комінтэрн» тав. Каган.

На аб'ютомай фабрыцы імя Кагановіча, — гаворыць тав. Скабло, — быў выкрыты зладчы вораг народу траіцкіст Гальперын. Але партарганізацыя не давала справу да капа. Яна супакоілася на выкрыці Гальперына. Між тым німа сумнення, што на фабрыцы ішчы астаўся нявыкрыты траіцкістаў агентаў, і мы абавязаны да канца выкарыстаць іх, ліквідаваць рэшткі шпіонства. Толькі тым мы зможам сказаць, што добра зразумелі ўказанні тав. Сталіна на Пленуме ЦК ВП(б).

Фабрыка, — гаворыць далей стахаўнавіч Скабло, — за першы квартал неадыла 80 тыс. пар абутку. Гэта — рэзультат дрэннага кіраўніцтва вытворчасці і асутнасці ўскалі ўвагі да стахаўнаўскага руху.

Зусім заблылася дырэкцыя аб стахаўнаўцы і ўдарніках. Не выдаража многа работчы, якія раей былі стахаўнаўцамі, выконвалі нормы на 150—160 проц. ішчы не выконваюць заданіяў. Тым дагчыць трыста і паркамата, то тут наогул ніколі не размаўляюць са стахаўнаўцамі. Скажым, — зварацаецца прамойца да тав. Геардзе, — што вы зрабілі для разорвання стахаўнаўскага руху? У нас німа ніякай сувязі з масамі, мы сабіліся пра слова таварыша Сталіна, што трэба не толькі вучыць масы, але і вучыцца ў мас.

Такім-жа сур'ёзным і зусім справядлівым абвінавачаннем на адрасе трыста і паркамата прагучылі і прамовы стахаўнаўцаў аб'ютомай фабрыкі імя Тэльмана тав. Мірская і дырэктара вібескай аб'ютомай фабрыкі т. Бабышка.

У пачаўшыся 6 красавіка спрэчка па дакладу тав. Балціна аб рашэннях Пленума ЦК ВП(б) большасць выступаючых не пайшла далей свайго даклада.

З дэялічымі прамовы выступіў дырэктар завода імя Варашылава тав. Лісцёўскі, дырэктар завода «Чырвоны Кастрычнік» Слоніцкі, дырэктар завода імя Кірава Сарокін.

Прамова стахаўнаўца завода «Чырвоны металіст» імя Кірава (Вібеск) тав. Саткевіча непараўняльна больш крытычна за выступленні рэдкіх дырэктароў. Ён рэзка крытыкаваў, і па заслугах, кіраўніцтва трыста і паркамата за адрыв ад мас.

Нарком рэдка бывае ў мас, а калі і прывязжае, то аседжаецца ў кабінце дырэктара, а з работнікам не размаўляе, у полах не бывае, не цікавіцца намай работай. Многія стахаўнаўцы перасталі выконваць свае нормы. У першым квартале мы атрымалі 120 тон жалеза, замест 1.200. У ішчах — вялікія прасты. Майстры не дамагаюць нас, а самі тармозяць. У 1936 годзе я даваў 300 проц. нормы, а зараз ледзь вынітаў на 100. Стахаўнаўцы прыкладваюць усю сваю энэргію для павелічэння прадукцыйнасці працы, дык дабейж-нас магчымасць выконваць свае абавязанасці.

— Тав. Балцін у сваім дакладзе, — гаворыць начальнік цаха завода імя Варашылава тав. Міноўчы, — я вяду, «забыў» сказаць, што ён сам ушчы ў спіс членаў строю пры паркамате кандыдатуру дырэктара-шпіёна Браўнічона. Паркамат не займаецца стахаўнаўскім рухам. Замест россу ў нас ішчы наглядзецца змяніненне ліку стахаўнаўцаў. У нас паступіў майстрам аднаго з дэялічых стахаўнаўцаў ступня чыльчыка Харнаса, але ж ён зарабляе зарад на 50 проц. менш, і многа стахаўнаўцаў адмаўляюцца ад такога «вылучэння», а высутны адмаўляюць нейкую павіннасць. Пры такіх становішчы мы калару не выхаваем.

— Доўгі час, — гаворыць тав. Фонгауз — дырэктар трубаўнаўскага завода (Магілёў), — мы займаліся рапартамійнай, прытам у значнай частцы рапартоў мы апукавалі сабе і дэялічым. Між тым нас не папярэджвалі, не спынілі. Наадварот, у паркамате прымаў гэта за добрую манету. Захаленне нічымнымі, па сутнасці, паспехамі прывяло да палітычнай бізарукцыі. Мы захвалілі ішчынай хваробаю і безтурботнасцю. Пры наборы кадраў мы пачыналім па-дэялічым, Трыст нам прысліла двух ішчынаў — Кастыля і Маклеўскага. Першы аказаўся чуждым элементом, а другі траіцкістам.

Тав. Фонгауз прыводзіць факты шпідніцтва прадстаўніка новага леспрамгаса пазнавага пазнава Белпромпрактам (кіраўнік

Аўсянік). Па каштарысу вызначана для замалчэня падлогі 56 тон пітак, а па праекту 117. Пены запрэктаваны без дымаходаў і труб. Паветраная высокаявольтная лінія праходзіць па двару, дзе ходзіць многа народу, што пагражае пашчэпным выдалкам.

Дырэктар Асіноўскага тав. Шульгоўскі крытыкаваў паркамат за беспікарнасць і наўважлівасць да тарных заводаў. На Асіноўскае неадыла жалыя для 1.090 чалавек. Дагучылі, ішчы німа ні планаў, ні фонду зарплат, ні распонак, а праз 5—10 дзён патрэба пачаць сезон.

Інжынер трыста імя Гел тав. Шухамі сшынаецца на пытанні кіраўніцтва паркамата прадпрыемствамі. Рэдка калі з намай гаворыць, не раяцца з намай, не запытваюць намай думкі па таму ці ішчыму пытанню. І як вынік — мы зрапа адчуваем цяжкасць з плававаннем.

Аб кансерватызме і хоснасці ў апарце Белмангаста гаварыў дырэктар завода «Інтэрнацыянал» (Рачыца) т. Франкель. — Галым тут марынавалі вялікай вынахотнасці, прадстаўленыя заводам для зашваржэння, і нам прыходзілася нелегальна самім, на сваю рызыку, іх правозіць у жышчы (шурпыны варштат, дубка двух ішчы).

Тав. Франкель прыводзіў рад фактаў вочкаўшпідніцтва і апукавання дэялічымі, апапашэння стахаўнаўскага руху дырэктарам завода «Чырвоны Кастрычнік» тав. Сяніцкім, які, выступаўшы тут на сходзе, утай і гэта ад актыва.

Характэрна выступленне тав. Булікоўскага (выкшонавага абвазкі дырэктара апартонавага завода). Тры месацы ён працуе на заводзе, а ў паркамате аб ім нават не ведаюць.

Тав. Булікоўскі (апартонавы завод) расказаў б тым, што на заводзе доўгі час арудаваў дырэктарам нейкі Леснік, пасля чым сшыны непасрэдна падлым зрадыкам раёна, агентам і ішчынам германскага фашызма Патаковым, які асабіста займаўся гэтым заводам. Леснік разваляў усю работу на прадпрыемстве. Дзесяці тав. Булікоўскі скідаў на шыкавую палітоўку, ператваралі яе ў гной, а потым пускалі ў вытворчасць і замесчвалі механізмам.

Устаноўлена на заводзе апаратура не адпавядае тэхналагічным парабаванням вытворчасці. На заводзе і зараз астаўся німаля шпідніцтва. За апошні час было многа аварыяў: вышпаў са строю валамер, ёсць вышпаў пападанна метала ў апаратуру, ледзь не ўзарвалі капа. Паркамат на ўсё гэта глядзіць, як на звычайнае з'явішча, не адчуваючы ніякай трысты за дэс завода. Аб хутчэйшай ліквідацыі рэшткі шпідніцтва ў паркамате не думалі.

І. ТУРЭЦКІ.

РЭГІСТРАЦЫЯ ФАНТАЎ ЗАМЕСТ КІРАЎНІЦВА

БАБРУЙСК. (Спец. нар. «Звядзь»). Чаму дрэнна разорваецца крытыка на справаздачна-выбарчых сходах у бабруйскай партыйнай арганізацыі? Адка на гэта пытанне бюро Бабруйскага РК меркавала з'явіцца ад нарады сакратароў парткомаў, партгораў, арганізацый горада, якая адбылася 4 і 5 красавіка.

На нарадзе за два дні выказалася 14 чалавек. Гаварылі партгоры, сакратары парткомаў, работнікі райкома. Чырвонай істужкай праз усё выступленні праходзіла думка аб тым, што само бюро раёнага камітэта КП(б)Б не сабейнічае разорванням крытыкі. Асобныя прамойцы (Марынін, Шмаручі), праўда давалі дакладна, але ўсё-ж намякнулі бюро райкома на тое, каб ішчы хутчэй снуцілася ў пераважна партарганізацыі і большавіцкім прызнаваннем сваіх памылак забяспечыла сапраўдны разварот крытыкі ў арганізацыі.

На працягу доўгага часу ў бабруйскай арганізацыі квітнелі пахаліліства. Пад шумок хвалючых дыфірамбаў па адрасу кіраўніцтва арганізацыі дэ-ні-дэ дэялічымі класавы вораг, нярэдка з партыястам у кішэні. Натуральна, для паспяховага ліквідацыі такога ганебнага становішча ў бабруйскай арганізацыі крытыка і самакрытыка патрэбна як паветра, як вада. Але-ж тут нават першы намір на крытыку сутракаліся ў ішчы. Неразуменне значэння крытыкі, нават пагарда ёй адчуваецца і дагучылі. Выступаўшы ў спрэчку на нарадзе сакратароў парткомаў і партгораў загалічкі дома партактыва Голкін у адказ на ішчы справядліваю крытыку яго работы выказаў беспаспяхуючы антываўважлівы заяву аб тым, што ў Бабруйскаму ішчыца «пабій актыв».

На справаздачна-выбарчым сходзе работнікаў ішчыні 3 красавіка партгор гэтай арганізацыі т. Аўдзіевіч зусім абішчы ў сваім дакладзе работу райкома. Калі яму аб гэтым напамінуў у канцы схода Аўдзіевіч выказаў такое «эвалгестнае» тлумачэнне гэтага з'явішча: «Я меркаваў, што ў функцыі майго даклада не ўваходзіць крытыка работы райкома». Да рчы, сход гэтай арганізацыі прайшоў на выключна нізкім узроўні. Нахта па-самому, вадзвычый павархоўна на ім зарэваліся пытанні работы суда, пракуроры. І гэта ў той час, калі ў раёне ёсць рад буйнейшых фактаў парашэння рэвалюцыйнай законнасці, паіравання праваў грамадзян.

Дзіўныя адносінны райкома да вынікаў справаздачна-выбарчых сходаў, якія адбра

ваюцца ў пераважна партарганізацыях. Райком у пераважна большасці абмажуваецца канстатацыйнай абмажушчых фактаў. Не адчуваецца кіруючай ролі РК у гэтай кампаніі.

Ніхто не адмаўляе, што, напрыклад, у пераважна партарганізацыі райкома сходы прайшлі выключна дрэнна. Там доўгі час арудаваў у якасці партгора зусім ніякага арудаваў траіцкіста. Вось сігналы аб замесчальнасці апарата райка чуждым элементам, сігналы аб шпідніцтве ў жышчы, аб тым, што гэтыя факты амаль не закраналіся на сходах, а райком чамусьці не пачінуў патрэбным сказаць сваё слова аб ім.

Зусім незаваляўна ідзе асвятленне справаздачна-выбарчых сходаў раёнай газетай «Комуніст». У ёй ішчы алілушчыны, голыя канстатацыі фактаў і абмажучый крытыкі.

Райгазета старанна пахалілічала перад кіраўніцтвам раёнай партарганізацыі, асабіста перад сакратаром РК т. Чарышоўым. Аднак ні т. Чарышоў, ні другія члены бюро РК КП(б)Б на сутнасці не сшынілі неабавязлічым паводзіны рэдакцыі газет. А яе рэдактар т. Удзіевіч нават і зараз ішчы не прымаў належнага захатаў да выпраўлення буйных памылак сваёй работы і работы апарата рэдакцыі. Літаральна на гэтых днях намеснік рэдактара газеты Шэйман выкрываў у ішчы нават аб справаздачна-выбарчым сходзе райкамама звесткі аб тым, што такіх членаў прэзыліума РКВ, як т. Чарышоў, Халіцкі (другі сакратар РК), Скаку (старшыня горсавета), Удзіевіч (рэдактар райгазеты) амаль ніколі не бываюць на яго паслядзяжэння. Пытанне аб гэтым учынку Шэймана было вырашана рэдактарам сямейным парадкам. Яно нават не абмяркоўвалася ў партыйнай арганізацыі рэдакцыі.

У Бабруйскаму пачаліся справаздачна-выбарчыя сходы ў буйнейшых партарганізацыях горада. Райком КП(б)Б на аснове уважлівага ўліку ўсіх урокаў праведзеных сходаў павінен забяспечыць шырокае разорванне крытыкі і самакрытыкі, зрабіўшы яе магучай зброй большавіцкай правэры і загартоўкі кадраў, зброй уздыму партыйнай работы і ўмацавання сувязі з масамі.

Ал. ЛЕБЕДЗЕЎ.

ВАЛАКІТЧЫКІ З ЦПСБ

«Я — работні вібескай швейнай фабрыкі «Сцяг індустрывалізацыі». З 1918 па 1929 год працаваў раённым работнікам. Зараз працую брыгадзірам участка.

У 1936 годзе два разы хвароў грыпам. Урач, які мяне лічыў, выдэў даваду аб тым, што мне неабходна паехаць у дом адпачынку. Я з гэтай дэялічым зварнуўся да старшыні пазнавага камітэта тав. Велашанскай. Але яна мяне адказала, што мяне патрэбна ішчы мек дакументаў ад урада з фабрыкі. Амак, чамусьці, урач з фабрычнага медпункта мяне ў гэтым адмовіў. Я за дапамогай зварнуўся да старшыні фабкома, але таксама безрэзультатна.

Рашмў напісаў пісьмо на імя тав. Галадзюка, якое было пераслана ЦПСБ. Адуль маю справу перадалі ў ЦШ саюза швейнікаў, які мяне прапанаваў праіспіць курортна-абарачную камісію. У чэрвені мінулага года я прайшоў гэту камісію, якая дала сваё заключэнне, што я адчуваю патрэбу ў курортным лячэнні на паўднё-

вым беразе Крыма, пасля чаго старшыня фабкома Шульман прэкамаваў мяне ўферад а'эдзіць у дом адпачынку, а потым на курорт. Амак пуцёўкі на курорт я так і не атрымаў.

Нарэшце, напісаў пісьмо ў ЦК ВП(б). Пісьмо было таксама пераслана ў ЦПСБ, які адказаў мяне, што згодна рашэнню фабкома мяне публіку на курорт не выдэюць таму, што я быў у доме адпачынку. Аб гэтым рашэнні я нічога не ведаў.

У лютым гэтага года я напісаў скаргу ў Наўважанама Камісіі саветага кантроля па БССР. Справу маю зноў пераслалі ў ЦПСБ. 24 сакавіка ЦПСБ выкаліка мяне ў Менск і калі я з'явіўся, мяне адказалі, што Геруакер паехаў у Маскву, яго намеснік хворы і таму маё пытанне не можа быць вырашана. Прапанавалі ехаць дамоў.

Я пытаюся, няўжо ЦПСБ клопаты аб жыцым чалавеку не дагчыць?

АРАНСОН.

ПАРУШАЮЦЬ КАЛГАСНУЮ ДЭМАКРАТІЮ

У калгасе «Новае жышчы» Ушапкага раёна 11 сакавіка адбыўся сход калгаснікаў, на якім абралі старшыню калгаса.

Для правядзення калгаснага схода прыехаў намеснік дырэктара Лосейка МТС па палітчыні. На сходзе калгаснікі выставілі свае кандыдатуры. Але ўсё яны былі ахілены прадстаўніком МТС, без усякага абмеркавання. Ён тут-жа заявіў, што ў яго ёсць свае кандыдатуры, нейкі Максіменка, якога калгаснікі нават і не ведаюць.

Не гледзячы на тое, што калгас

ЗАСЦІГНУТЫ ЗНЯНАЦКУ

Свіслацкі сплаўны ўчастак з'яўляецца адным з ратаючых у біарэіскай рачнай басейне. У красавіку ён павінен сплавіць 182,5 тыс. кубаметраў драўніны.

Сплаўныя рэкі, рэчкі, каналы, даўно ўжо ачышчаны ад ільду. Пацямленне паскорыла прыход палаводдзя. Завалася-б, што кіраўніцтва ўчастка (начальнік Ліпскі) павіна было-б прыняць ўсе захады, каб поўнацю скарыстань для сплаву высокі і хуткі гарызонт вады. Але першыя дні работы паказалі, што на ўчастку не падрыхтавалі да сплаву. План зямной сплюткі выканан на 95 проц., нехапае рэкавіту, загадоўана ўсяго 64 проц. патрэбнасці.

З-за зрыў будаўніцтва планаў на прыстані Вагуншчыч (рака Уса) затрымаўся моцны сплав, якім мяркуецца дасягнуць звыш 18 тыс. кубаметраў строю і гроў. У разе брыгад, фарміровачных пунктах, падуцкастх многа прастоў.

Летась стаханавскія брыгады тт. Кабелянша Фёдара і Філізера Майсея даў выключна высокія вытворчыя паказальнікі. Аб іх гаварылі на нарадах, пісалі ў друку і т. д. Сёння гэтыя брыгады на «ліпскаўце» Ліпскага зліты ў адну, іх даставілі правальнік на канаву Мамыкоў і прадаставілі самім сабе.

З пачатку сёлётай навігацыі, — расказвае нам брыгадзір тт. Кабелянша, — на гэтай канаве працуе 32 сплавачынікі. Дзённая зарплата на сплавачыніках вышэй за зарплату на сплавачыніках на 150 проц., на вытанцы на 208 проц., на сільцы на 400 проц., на моцсаму «сплаву» на 400 проц. Але на кожным кроку нам ставіць палкі ў галасы. Падвезены лес да прыстані раскідаў, не адсартаваны. У час работы былі выпадкі прастоў з-за несвоечасовай даставі рэкавіту на віне адміністрацыі. Жыльбы ў чыновы ў нас нікудышня. Жывём па 12 чалавек у адным пакоі. Палельна прылаўцаў няма. Аспіравані раёнска-ўрадавога (старшыня Гальвае) нават адмовіўся забяспечыць нас прадуктамі.

Так абстаіць справа і ў астатніх сплаўных брыгадах, фарміровачных пунктах і ратаючых. Там, Шыбка — старшыня дэкабрыстаў фарміровачнага пункта ракі Уса прама прывітае:

— Стаханавскім духам і бытам сплаўных брыгад-рабочых я асабіста яшчэ сёлета не пікавіўся. У нас на чыноўцы няма добрых работнікаў, якія сістэматычна перавыкаваюць норм, але я іх прывітаючы не ведаю.


Хопь моцны і палытны сплав па рэчцы і канавых распахат ішчэ з 17 сакавіка (гэтым днём распачынаецца палытны сплав па рэках Свіслач і Біарэяна), але кіраўніцтва ўчастка не кіруе сплавам. Ліпскі нават не ведае дакладна колькі працуе на ўчастку пастаянных і сезонных сплаўшчыкаў, што робіцца ў брыгадах, не пікавіцца іх работай.

Палытны ўчастак не любіць крытыкі. Нядаўна аблялася нарада брыгад, дзе абмяркоўвалася пытанне аб разгортванні сацыялістычнага спабарвання, некаторыя сплаўшчыкі адважыліся пакрытыкаваць начальніцтва ўчастка за нячужыя адносіны да людзей і ігнараванне стаханавскага руху. Ліпскі абурэўся за гэта і назваў іх «бузацерамі» і т. д.

Аспіравані і чорвельскі дэспрагмасы зусім слаба падвозіць драўніну да прыстані свіслацкага сплаўнага ўчастка. Замест матэрыялаў 265 тысяч кубаметраў падвезена толькі 120 тыс.

Гэтыя факты мала трываюць бабруйскаму сплаўконтору (начальнік Вельсоль) і трыст Лебедэа (кіраўнік Расіна). Яны ад перша, так і ад другой арганізацыі з пачатку сплаўных работ тут нікога яшчэ не было.

В. АСТРОУСКІ.



55 год прапрацаваў Ф. Ф. Еўстаф'еў на транспарце ў Гомелі. Ён адзін са старэй-шых вынаходцаў і рацыяналізатараў, які даў транспарту звыш 100 розных вынаходстваў. Тав. Еўстаф'еў актыўна дэмагее яго сын тэхнік-інструментар, зараз студэнт гомельскага педтэхнічнага інстытута. НА ЗДЫМКУ: ордэнасец тав. Еўстаф'еў са сваім сынам за работай над чарчым чарговай вынаходкай.

ЧАМУ МАЎЧАЦЬ НАРКАМЗДРАЎ І МЕНГОРСОВЕТА?

Клініка інстытута аховы малярства і дэкарацыі (Менск, Савецкая, 16) знаходзіцца ў будынку, дзе раней быў дом групоўнага дэпарта. Будынак зусім не прыстасаваны для клінікі. Вельмі несапраўдна і няўтульна. Дрэнная вентыляцыя, ізаляцыя няма. Частка пампачніка занята навуковымі кабінетамі, бо другой базы інстытут не мае. Апрача таго 6 пакоў у пампачніцы самаго інстытута занята цэнтральнай малочнай кухняй.

Пампачніца для малярш (маперы, якія кормяць грудзю, маюць права на бойку) да таго несабе, што яны сядзяць і спяць ля ложка дзяцей. Палаты перапоўнены да немажлівасці дзіцячымі койкамі.

Прый інстытуце няма пральні, бялізна мыецца ў Клінічным гарадку і адтуль прыкозіць забруджаны са смязіненнем. Пялёнкі сунутыя ў палаты, і ў пачыне часом нехта ўвайдзі: па ўсёй палатцы развешаны пялёнкі, коўдры і т. п. Усё гэта парганае становіцца палат.

Накой дзяжурнага ўрача заўсёды заняты. Вечарам і ноччу вы можаце сустрэць

хворых дзяцей, чакаючых чаргі на прыём. Прыёмная і кабінет дырэктара ператвараны ў начэжкі непрынятых дзяцей з родзічамі. А дзе-ж дзяжурную ўрачу прымаць новых дзяцей, дзе іх аглядзець! Так далей працягвацца не можа. Трэба неадкладна заняцца пытаннем дзіцячага кожнага фонда. Новы дэкрэт аб забароне аборту, напампе шпітальнай маперам і т. д. даў велізарны прырост насельніцтва. Мы будзем і пашыраць радзільныя дамы і асі. Адначасова трэба пашырыць кожны фонд для хворых дзяцей. Можна, напрыклад, надбудаваць паверх над клінікой.

Пара, нарэшце, паставіць пытанне аб будаўніцтве новай дзіцячай клінікі, а тасам дзіцячым большым са спецыяльнымі койкамі пры ёй аж да інфекцыйнай.

Што неабходна ўжо зараз зрабіць? Падарэша, трэба пабудавань новую малочную кухню і тым самым асабаіць пампачніцу інстытута, тым больш, што дзіцячая кухня не павіна знаходзіцца ў адным будынку з клінікой (магчыма заражанне прадукцыі). Па-другое, надбудаваць

паверх і заняць пад інстытут дом № 14 па Савецкай вуліцы (тым самым павялічыўшы кожны фонд). Я не раз узнімаў пытанне аб прадастаўленні інстытуту гэтага суседняга дома, але горссовет не ідзе наустрач. Па-трэцяе, пашырыць пральню пры дзіцячай клініцы па вул. Кара Маркса з тым, каб яна абслугоўвала абедзве клінікі, або неадкладна прыступіць да будаўніцтва пральні для клінікі інстытута. Па-чвартае, перавесці нядаўна адкрытае аддзяленне для псіхавяроўчак у пампачніцу псіхіятрычнай клінікі (навуковую работу часова можна і там праводзіць). Па-пятае, часова перавесці ўсё туберкулёзных хворых з абслугоўвання ў тубінстытут або ў пачны санаторы.

Па-шостае, часова адкрыць пры 3-й большы аддзяленне па менігіту.

Нарком аховы здароўя тт. Бурачэўскі павінен асабіста заняцца пытаннем дзіцячых коек. Старшыня горссовет т. Жуквіч павінен не забываць, што клопаты аб хворых дзецях ёсць адна з першачарговых задач горссовету.

Урач АЛЬШВАНГ.

ЗАКІНУТЫ ПАСЁЛАК

Зірок яшчэ не наступіў, а ў інтарнае ўжо пёна. Пылае святло вісячай у куче ляпы слаба асвятляе пакой. Стоячы за дзень рабочыя толькі што прышлі.

Васька, бязь хутчэй за чаем, а то не хопіць, — з голасам старшага звярнуўся Дамід да малодша хлочва.

Той дастаў з-пад стала чыгун, які яны заўважылі чыйнікам і пабег у каву, дзе ўжо было некалькі чалавек.

Тры розныя мускулістыя хлочы прыступілі да стала, дзе стаў чыгун з кіпцюком і адзім за адным забіраў неаваараны чай кубамі і шліпалі.

Пікі, але ўпарты Чумак Сіла вазіўся даказа пачкі і рыхтаваў сабе вачэр. Ён аднона заяўка, што некалькі мокрых пядз дрочў ніяк не хачелі гарэць. Новік Нікол валаўся ў вопратцы на дэжку.

У расчынены пакой ўвайшоў запалены, росы мужык — Лукаш. Ён пад пахай прынес акраці хлеба і селятца.

Пачаў вачэр.

— Еж, еж рыбу, пацую пч п'ць бузаць, — смяяўся з яго хлочыч.

Лукаш пакінуў есць, узяў той самы чыгун і пайшоў за кіпцюком, Варнуўся ўсхваляваны:

— Толькі 8 галін, а вады і па рапэту не атрымаць, — гарчэўся ён.

Назой напоўніўся махорачным дымам. Кожны са смакам выпускаў клубы дыму, якія кляталі кодыры. Пішчыню паршучы шум і крыкі з суседняга пакоя, дзе валя лелкі чашыра гуляў ў карты.

На гэтым пасэку жыў больш 300 рабочых будаўнічых — сезоннікаў. Многія з іх — непісьменныя і малалітвыя, але-ж мала хто імі пікавіцца. Прайта, тут арганізавана школа, але яна зрыўе ад выпадку да выпадку і нававае яе вельмі пазначна колькасць непісьменных, ёсць месца для леныскага кутца, але-ж апрача голых сцен тут нічога няма. Настольны блядз знаходзіцца ў па-

кой каменданта т. Карпіловіча і рабочы іграць на ім не маюць магчымасці. Азіяцкая забавя — гэта п'янкі і карцёжная гульня, якія вельмі часта прыводзіць да бойкі і враздaju. Нядаўна тут абакраці трох рабочых.

З жыхарамі інтэрната ніякай работы не праводзіць. Газеты яны атрымліваюць рэдка і са спазненнем на 3—5 дзён. Вывучэнне новай Канстытуцыі СССР і БССР не арганізавана.

У пакоях брудна. Паспель зменьваюцца раз у два месяцы. У інтэрнаце няма нават бака для вады. Кіпцюк быў ад 7 да 8 галін вачера, а павані і кроплі халоднай вады не знойшць. Вельмі часта прыкозіцца сядзець упопемку.

Ужо некалькі разоў рабочыя «звардзілі ў Вельяржобу» (тэатр). Ужо два месяцы яны рабочыя 32 барака рацэйсай заяву старшынэй заўкома базы Мінбуза, але-ж той не пікавіцца як жыць рабочыя, члены яго саюза.

С. БАЧУРА.

РЭЧЫЦКІЯ ЧЫНОУНІКІ

Вельмі добра і спакойна жывецца чыноўнікам у Рэчыцы. Ніхто і нішто іх не трывожыць, а між сабой яны жывуць у міры і ладах, стараюцца граці адці айнаго не заўважваць. Добра так мірна і піка жыць у цесным кругу прыяцеляў, не трывожыць сабе ўсялякімі агіднасьмі, якія творачыя літаральна пад носам у чыноўнікаў...

Хворая жанчына, аднаасобіца, грамадзянка Унажскага сельсавета Голька Агуліна развядлася са сваім мужам. Яна з двума малымі дзіцьмі асталася жыць у доме, які калісьці належаў свёкру. Са зносінаў яе муж Шт вынуў з дома рамы вольнаў. Жанчына не магла, зусім зраўмеда, жыць зноў у такім доме і, пачінуўшы ў хаце частку мэбля, забіла вогны дошкамі і часта пачавала ў сваіх бачкоў. Старшыня сельсавета Сурта, нават не абмясціўшы як гэта пажожа на закон, з публічных таргоў прадаў дом у лік падатку свёкру. Справа адвадалася ў сьнежны, калі па закону забаронена высілаць з кватэры.

У гэтым-жа Унажскім сельсавеце ў калгасе імя Леніна меў месца факт выключнай бядушнасці. Тут не толькі парушэнне калгаснага статута, але дзічынства крмынальнага парадку. Калгасніцы Карака Варвары не далі водпуску да радох, а пасля рэдах праз тры дні прымуцілі выйсці па работу.

Дастаткова толькі гэтых фактаў парушэння рэвалюцыйнай законнасці і калгаснага статута, каб настарвацца. Тым больш, што трывожыць сігналы аб паршэнні рэвалюцыйнай законнасці і калгаснага статута наступалі з розных сельсаветаў. Вось, напрыклад, старшыня калгаса «Залатая Дуброва» Залатуюскага сельсавета Лукашанка Сіпчан год таму пазваў анят з работы за парушэнне калгаснага статута, але да гэтага часу прадаваць прадаваць і сваявольнічаць. Было-ж, што калгаснік Браль Трафіну не далі кая для паловы гроў і заробнага ў МТС жылта. Таксама вядомы факт масавага антрафавацыя калгаснікаў (144 чалав.) у калгасе «Мудроў» Баршчэўскага сельсавета.

Яна пастаў спавасць, што аб усіх гэтых фактах не ведалі або не ведаюць кіраўнічы раёна. Нямада сігналы прытосна і раённая газета. Нямада скаргаў было ў райвыканком. Але борафарты аспіравалі дзума фразамі: «факты панервэліса» або «факты не панервэліса». Далей справы не ішлі. Яны не ўзімаліся на прышчэпковую вышчыню, не рабіліся неабходны вывады.

Для таго, каб ахарактарызаваць адносіны РВБ да скаргаў працоўных, да сігналь друку дастаткова ўказаць толькі адно. Гэты адказны і важны ўчастак работы знаходзіцца ў веданні мапшчынікі і рэгістратары. Колькі мі ні дабіваўся ў аддзяленне сакратара РВБ, у тэага заадыга хлочра Даяўкіна паказаць, якое пытанне павіна РВБ па скаргах працоўных, ён назваена накіроўваў да мапшчынікі і рэгістратары, лічачы, відавч, нявартам для сабе займацца такімі «хробацыямі».

Самую-ж старшыню РВБ Апракванку проста яна кі пікавіцца тым, што абмясціцца ў сельсаветах і калгасах. Ён, бачыць, заняў асабістымі спраамі. З чаго пачаў гэты дзейнасць старшыня райвы-

канкома Андрэенкаў? Па прыездзе ў Рэчыцу яму далі кватэру па Савецкай, 63. На рамонт і афарбоўку кватэры было выдаткавана 11 тысяч рублёў. Кватэра чамусь не спадабалася Андрэенкаву. Таму яму адвалі асабняк, на рамонт і афарбоўку якога таксама выдаткавалі 10 тысяч рублёў. Словам, атрымалася тое, што ўвесь фонд, назначаны на рамонт рабочых кватэраў, быў выдаткаваны на абсталяванне адной кватэры Андрэенкава. Магчыма, што клопаты аб асабістым дабрабыце і перашкаджалі Андрэенкаву заўважыць усё тое, што робіцца вакол яго.

Таму і не хізна, што ў разе сельсаветаў раёна знімілі сабе прытулак пёныя асобы. Старшыней Калароўскага сельсавета «прапу» нейкі Шапіра. Што гэта за асоба? Шапіра быў выключан з партыі, за рад злоўжыванняў быў асуджан. Роўна 17 дзён ён прапрацаваў на дэсавазде і ўхітрыўся атрымаць зямку, што ён лепшы стаханавец. Потым нека магчыма ства старшыні сельсавета. Тут гэты праідысет адрэзу разгарнуў сваю ачынную дзейнасць. Бяра хлочы, за казвае факты антысавецкай агітаны.

Старшыня Баршчэўскага сельсавета Калюба звязалася з варажымі элементамі і была блізка звязана з сямім пана. Ён для адводу вагой утупіў у калгас, дзе заробіў усяго 20 дзён. Сам-жа меў чатыры каромы і ўласны дом. Калюба прававала яго абараняць, не глядзячы на яго антысавецкую дзейнасць. Калюба дазваляла сабе незаконныя дзеянні, як робыць у прамадзям і інш. Гэта казвае не ўсе прыклады асабчыннасці сельсаветаў, але асабчыннасці аказваўся і апарат РВБ.

Да нядаўнага часу тут прававаў загляд раёна Мачанаў. Гэты жулік і праідысет простымі сродамі адолеў аптант палы рад адказных партыйных і савецкіх работнікаў. Даведаўся Мачанаў, што Андрэенкаву патрэба мэбля ў кватэры, ён за шты райа на суму 600 р. куняе для старшынэй мабло. Андрэенкаў алкавае маўкыўшы влоды, грошы не ўносіць і ўсё шты-кратка. У РВБ і папер на адказных пасадах сідзяць абсалюта бешішчатыя, пэдаляныя людзі. Намеснік старшынэй РВБ Ражкоў, будучы старшынэй горссовету, праваў там усю работу, не карыстаўся ніякім аўтарытэтам. Невянома чаму, але тут палічны магчымы даць яму павінанен.

Увесь гэты калочы букет асоб працявае сваю дзейнасць пад міглістай апекай райкома партыі (сакратары Мазілі і Прамышкі). РВБ №1(6) меў на працяк, рад сігналь ад тым, што старшыня Калароўскага сельсавета Шапіра бярэ хабары, але да гэтага часу сігналы асталіся пустым гукам. Былі скары на старшыню Баршчэўскага сельсавета, але вывады не зроблены. Асобныя мапшчыны ўказвалі на тое, што Апракванка абсалюта абывалячынны, што ў РВБ сідзяць непавааротныя людзі, але і гэтыя сігналы не ўзварунылі ладзныя сэрцы райкомаўцаў.

Становіцца зусім зразумелым, што раёне стварылася выключна атмасфера сямействасці, чыноўніцкай дабрадушнасці і зусім неастанкова разгортуе сапраўдна большавіцкая крытыка і самакрытыка.

Н. ГАСМАН.

Л. М. GERMAN

СУД

У арт. 112 Сталінскай Канстытуцыі ўказана: «Судзі не залежны і падпарадкоўваюцца толькі закону». Незалежнасць савецкага суда ад мясцовых органаў улады, падтрымліваема ўсёй мапшчынаю партыйнай і дзяржаўнай думшчыны, адзілае наш суд ад мінэй «незалежнасці» буржуазнага суда, вымушанага фактычна па кожнай справе прыслухоўвацца да думкі не толькі ўрада, але і асобных буйных фінансістаў, банкіраў, капіталістаў. У адрозненне ад буржуазных тэорыяў, якія спрабуюць замаксаваць класавы характар суда і паказваюць яго, як орган, незалежны ад дзяржавы, які кіруецца ў сваёй дзейнасці не палітычнымі меркаваннямі, а пільнымі «вечнай нападзасвай справядлівасці» — марксісцка-ленінскай тэорыяй права і выраза ўставаўляе, што суд ёсць орган дзяржавы, які ажыццяўляе палітыку пануючага класа.

роўнасць усіх перад законам, палітычную і эканамічную свабоду і т. д.

Каб паказаць сапраўдную залежнасць буржуазнага суда ад дзяржаўнай улады, усюпнім геніяльным выраз В. І. Леніна, што такое закон? «Закон, — пісаў В. І. Ленін, — ёсць выраз волеі класаў, які атрымаў перамогу і трымаюць у сваіх руках дзяржаўную ўладу». Буржуазны суд, палкам залежны ад буржуазнай дзяржавы, выконвае волю пануючага класа. Інакш і быць не можа. Ангельска пісаў: «Мірныя судзі, які і прысяжныя сідзяцелі, самі багаты, самі рэкрутуюцца з сярэдняга класа і таму старонны да сабе палобных і прырджаныя ворагі бегных». (Маркс і Энгельс, т. II, стар. 388).

У капіталістычных краінах урэзана судавая дэмакратыя, прыкрытыя гучнымі фразамі аб уздзе ў апраўленні правасудзія народных засідзачаў, у той час, як народ ніякага ўздзе ў апраўленні правасудзія не прымае. Зусім ясна, што буржуазная юстыцыя абараняе інтарсы пануючага класа, бо яна сама рэкрутуецца з працэнтаўнаго гэтага класа.

Па выразу асновалажніка амерыканскай буржуазнай дэмакратыі Дзеяроўска, вярхоўны суд «прыстаўлен» да кангрэса, «як каршун, да таго, каб трымаць суды і парадку». Вярхоўны суд складаецца з прызначаемых прэзідэнтам членаў. Вярхоўны суд у разборы канфліктаў паміж правамі штатаў і федэральнага ўрада, як правіла, становіцца аб'ектапамяна і адыграў буйную ролю ў пентраўзаванні ўлады ЗША. І калі ў сучасны момант вярхоўны суд выступае фармальна ў абарону правоў асобных штатаў супроць пентраўзаванні тандыні Рузвельта, то гэты толькі часовае пракрышчэ наступленія найбольш реакцыйных кругоў фінансавага капітала.

Ангельска судзі прызначваюцца з працэнтаўнаго буржуазна і арыстакратыі, яны незалежны і карыстаюцца сваёй незалежнасцю для правядзення реакцыйных судовых рашэнняў. У Італіі, Польшчы, Германіі судзі прызначваюцца, а не абіраюцца насельніцтвам. У буржуазных краінах суд з'яўляецца «свайтоўнай аброй бяздзяснага падаўлення эксплуатацыйных, астойвавым інтарэсам грамадства мяпка». (Ленін, т. ХХІ, стар. 212). І далей пісаў Ленін: «Судавая дзейнасць ёсць адна з функцый дзяржаўнага кіравання». (Ленін, 8 зборнік, стар. 55).

Характэра і вельмі ясна Маркс у сваім артыкуле «Нядаўні працэс комуністаў у Кельне», напісаным ім ішчэ ў 1852 годзе, паказаў, які уся юстыцыя буржуазных краін палкам падпарадкавана дзяржаўнаму буржуазнаму дау, як тонка яна праводзіць сваю гучную палітыку супроць працоўных мас у інтарэсах капіталіста і памешчыка. Маркс, аналізуючы прускае пасольства ў Лондане, паказаў, што прускае паліцыя ўчыніла сапраўднае аддзяленне тэйнай паліцыі ў паліцыяе. Паліцыйскі агент па прывіжніу Грэйф займае сваёй гучнай прафесійнай, носачы званне аташе пасольства, — прыем, якога, уласна, дастаткова, каб паставіць усё прускае пасольства па-за міжнароднага права... Пад кіраўніцтвам Грэйфа прававаў лейкі Феры, купец лонданскага Сіт, чалавек з некаторай мабасцю і нават даволі добрымі сувязямі, адно з тых нічынчых стварэнняў, якія робяць гучнейшымі справы з прыроднаі сідзяшчыя да паліцыі. Другім агентам быў ганцаўскі купец.

Маркс паказаў, што, як павуцінем, буржуазная ўлада звязвае сваю юстыцыю з дзяржаўным кіраваннем, накіроўваючы на выкананне паставленых буржуазнай

скай рэспублікі, прынятай 23 красавіка 1935 года і т. д.

Ліка-ж усё грамадзяне роўныя перад законам? У свой час Ф. Энгельс даў ярка характарыстыку англійскай судавой правам, англійскай юстыцыі. У яго мы чытаем: «Хто заапта беды, каб выстаніць абарону або дастатковую колькасць свельтаў, загінуў, калі справа яго колькі-небудзь сумялявальна». Ён атрымлівае на паперы прыгляд толькі абінаўрачы акт і першачаркова даныя міравому судзі ўказаныя, а, звычайна, не ведае ў паабразнасцах сабраных супроць яго доказаў (а гэта яраз для лівінных неба-спеленей за ўсё) ён павінен зараз-жа па скажонні абінавававання алкаваць, гаворыць можа толькі адны рад: калі ён не вачэрпае ўсёго, калі не забудзе свелькі, якога ён лічыў патрэбным. — Ён загінуў» (Маркс і Энгельс, т. II, стар. 385).

Фатшым—забавіць бяспраўнае становішча працоўных мас. 2 студзеня 1934 года ў Германіі ўступіў ў сілу закон аб прымушанай стэртылізацыі «непоўназменных» грамадзян «трэцяй імперыі». Гэты варварскі закон, які ўсе мэршпрэствы фашыскай Германіі, накіраван супроць рабочага класа і працоўных сідзя і з'яўляецца аброй расправаў з палітычнымі праціўнікамі. Комуніст, актывіст, кожны кіраўніч стачкі, на якога толькі наступіў данос ад фашыскай ахранкі, паліцыя можа быць прырэзана ва ўрачобную камісію, прызнава «слабым па розум», «хворым» і паліцыя катаваным, стэртылізацыі. У Германіі шырока распаўсюджанне атрымала сістэма выключных судоў з вельмі ўпрощанымі працэдуральнымі формамі: папярэдняе следства ў гэтых судах адменена, судовае следства можа быць па пугалу суда, сідсяцтва да ўсіх кж, свелькі могуць быць выкліканы, докзы на судзе не правяраюцца, прыговор не паллага абскарджалю і прыводзіцца зараз-жа ў выкананне. Пубач з гэтым у фашыскай і фашыстэраў краінах мае месца зварот да сярэдневоковых інквізіцыйных метадаў следства (катаваніяў). Фашыскай буржуазнага правава ў галіне дзейнасці суда азначае пераход ад замаксавааных формаў падаўлення да прамах адкрытых

формаў класавога падаўлення і класавай расправаў.

Наша пралетарская рэвалюцыя саававала старую дакастрычынскую юстыцыю і стварыла новы, сапраўды народны суд, усклаўшы на яго абарону інтарэсаў новай пралетарскай дзяржавы, барацьбу з ворагамі саветаў і саамау выхавання людзей, выхавання ў іх павані да дыспліны і прываўч сацыялістычнага агульнажылля.

Савецкі суд — класавы суд і выбавнасць нашых судзіяў, іх падпарадкаванасць перад выбарчыкам выкажачы з таго, што ў нас лівіваваны капіталістычныя, эксплуатацыйскія класы, што наша грамадства з'яўляецца класавым. Народны суд у СССР, гэта — суд бяскасавага грамадства. Ён абараняе інтарсы дзяржавы і народу супроць тых, хто паршчы правілы сацыялістычнага агульнажылля, хто не выконвае законаў сацыялістычнай дзяржавы рабочых і сідзя. Савецкі суд праводзіць палітыку партыі рабочага класа—комуністычнай партыі; ён выконвае волю дзяржавы рабочага класа — пралетарскай дыктатуры, ён рашае ўсе паўстаючыя перад ім пытанні з пункту гледжання інтарэсаў рабочага класа, працоўнага сідзя і пралетарскай рэвалюцыі. Савецкі суд не фальсіфікуе фактаў, які гэта робіць буржуазны суд, ён абслугоўвае асобныя прывілеяваныя групы, як гэта мае месца ў буржуазным судзе, які знаходзіцца на ўтрыманні асобных фінансістаў, банкіраў.

Раздзел ІХ новай Сталінскай Канстытуцыі, прысвечаны саветаму суду і пракуратуры, гаворыць, які ўсё новай Канстытуцыя сацыялізма, аб росквіце саветскага дэмакратызма. Ва ўсёй судавой сістэме пасладоўна і да канна правезен прыняты поўнага сацыялістычнага замакратызма, заснаванага на павейшым ўчынаванні мас у дзяржаўнае кіраванне, на ўздзе іх на ўсёх галінах дзяржаўнай работы і

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ПАЎНОЧНЫ ФРОНТ

На паўночным фронце ў апошні час пачалося значнае ажыццёненне. Войскі баскаскага ўрада разам з астурыскамі атрадамі прасунуліся далёка на поўдзень у напрамку да «сталіцы» мясечнікаў — Бургоса. Контратака мясечнікаў у раёне Сархатаса, нейшая матаю адзіноч паўстанцаў да іх зыходных пазіцый, не мела поспеху. Стварылася сур'ёзная пачаткова Бургоса, які з'яўляецца буйным вузлом чыгуначных і шасейных дарог і палітычным цэнтрам іспанскага фашызма.

Для таго, каб парываць гэты ўзроўні ў той-жа час аблегчыць становішча сваіх войск у раёне ўсход ад сталіцы баскаў аўтаномнай вобласці — Вільбаа, мясечнікі камандавалі скампанаваным на поўдзень ўсход ад Вільбаа буйным сіл, які складаліся з частак чыгуначнага і мараканскага, фалангістаў (фашыстаў) і кірэйстаў (манархістаў), якія падтрымлівалі італьянскія артылерыя і танкі і германскія і італьянскія авіяцыя. Ваі ў раёне горада Дуранго адначаліся палавічнай жорсткасцю. Горад не раз падіраўся падатам фашысцкіх самалётаў, сям'яў смерць і руйнаванні сярод грамадзянскага насельніцтва.

Маршучы на хвацкіх зноўках штаба генерала Франка, мясечнікі ўскладаюць вялікія надзеі на сваё наступленне ў напрамку Вільбаа. Але да гэтага часу далёка прасунуцца ім не ўдаецца.

У апошнія дні ўсе свае намаганні мясечнікі войскі скацілі на ўраўненне ў раёне Очандзіно (на поўдзень ад Дуранго). 4—5 красавіка тут ішлі ўпартае баі, якія не закончыліся да гэтага часу. Рэспубліканскія войскі аказваюць гераічнае супрацьстаянне спробам мясечнікаў прарваць іх фронт. Але ў сувязі з тым, што фашысты кінулі сюды значныя сілы, трэба чакаць разгортвання ў гэтым раёне буйных аперацый у маштабах, не бачаных яшчэ на паўночным фронце.

БІЛЬБАА (галоўны горад Баскаў аўтаномнай вобласці), 6 красавіка. (БЕЛТА). На біскайскім фронце, у раёне Очандзіно і Убіаа, войскі мясечнікаў асачылі сучаснай вайскавай тэхнікай, пры дапамозе авіяцыі безупынна атакуюць пазіцыі рэспубліканцаў. Рэспубліканскія войскі, утрымліваючы пазіцыі, захавалі ўрава на іх даўжыню бою два браневыя і шмат боепрыпасаў.

Напады мясечнікаў на англійскія судны

ЛОНДАН (сталіца Англіі), 7 красавіка. (БЕЛТА). Парламент у Брытаніі юнагты прас паветаміе, што 6 красавіка англійскія аскандары мінаносец «Галент», які накіроўваўся з Валенсіі ў Ліганга, падвергся ў раёне бамбардзіроўкі з самалётаў мясечнікаў. «Галент» атрыў аголь па самалётах, якія кінулі ўнізвал.

Фашысцкая змова супроць іспанскага ўрада

ПАРЫЖ, 6 красавіка. (БЕЛТА). Як паветаміе агенства Гавае з Мадрыда, там раскрыта фашысцкая змова супроць ўрада. Арыштаваны рад кірэйнікаў змовы. Амаль усе яны належалі да адміністрацыйна-медыкаўскага рыгнага рынка. Зноўшчыкі збіраліся ў адной з гэтых частак горада. Вобшыкі ў гэтай частцы і на рыгнавым рынку выяўлены буйныя склады зброі і бомб. У гэтых частках знашчыта тама са паперы і дакументы, якія даі магчымасть арыштаваць шматлікіх саўзельнікаў. Чакаюцца далейшыя арышты.

ПАРЫЖ (сталіца Францыі), 6 красавіка. (БЕЛТА). Зноўна вестак агенства Гавае, штабам паўночнай рэспубліканскай арміі ўзата на сябе кірэйнітва аперацыямі баскаўскіх войск.

БАМБАРДЫРОўКА СЕУТЫ

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспаніі, часовае рэзідэнцыя ўрада), 6 красавіка. (БЕЛТА). Як паветаміе агенства Фабра, іспанскае міністэрства морскага флота і авіяцыі апублікавала паветаміе, у якім гаворыцца, што ў ноч з 4 па 5 красавіка фалотыя ўрадавыя эсмінцы падверга ў амоншанай бамбардыроўцы ўмаванні ў парту Сеута (Іспанскае Марока). Бамбардыроўкай, якая праводзілася з невялікай адлегласці, нанесена сур'ёзная шкода мясечнікам. 3 караблэй былі завыважаны моцныя ўзрывы. Урадавыя карабл і штасіва вярнуліся ў сваю базу.

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

ПАРЫЖ, 7 красавіка. (БЕЛТА). Як паветаміе агенства Гавае, у афіцыйным паветаміе камітэта абароны Мадрыда, апублікаваным вечарам 6 красавіка, указавацца:

«На цэнтральным фронце мясечнікі праправадзілі падрыхтоўку атакі, але прымушаны былі аступіць і панеслі вялікія страты ў выніку паспяховага дзеяння рэспубліканскіх кулямётчыкаў. У сектары раці Харамы (на паўднёвым усход ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі ўмапоўняюць пазіцыі, занятыя 5 красавіка.

На нашы лініі ва ўсіх сектарах па-раўнайшаму пераходзіць шмат перабычкаў.

ПАЎДНОВЫ ФРОНТ

ПАРЫЖ, 7 красавіка. (БЕЛТА). Агенства Гавае паветаміе, што ў выніку дзеянняў рэспубліканцаў на тэрыторыі Вільярга (на поўдзень ад Насабланка) рэспубліканскія войскі захавалі 11 гармат і адзін германскі танк. Узята больш 100 палонных. Мясечнікі часці блыту ў беспарадку.

Агенства Гавае паветаміе наступнае аб аперацыі, праведзенай рэспубліканскімі войскамі пры наступленні на Вільярга. Рэспубліканскі атрад, надышоўшы да гары Чымора (каля Вільярга), акружыў войскі мясечнікаў. Мясечнікі страцілі 400 чалавек забітымі. Рэспубліканцы ўзялі ў палон 300 германскіх «добраахвотнікаў», адну батарэю эсмінай артылерыі, 4 грузавыя, вялікую колькасць кулямётаў, аўтаматычных і простых вінтовак, а таксама боепрыпасаў.

Англійскі ўраў ў рэзкай форме напамінае, што дагэтуль не атрыманы адказы на ранейшыя англійскія пратэсты супроць бамбардыроўкі англійскіх эсмінцаў «Джэпсі» і «Хавелок» і супроць затрымання англійскіх ганцльбых суднаў.

6 красавіка незалежа ад Вільбаа ўзброеныя бамбардыроўкі «Галерно» прававаў затрымаць англійскі пароход «Торпехол». Капітан парохода атрыўся астана-віцтва, насяла чаго быў абстраляны трыльчыкам.

Мадрыд, 6 красавіка. (БЕЛТА). У сувязі з раскрыццём фашысцкай змовы ў Мадрыдзе, мясцовай паліцыяй арыштаваны рад ганцльбых цэнтральных рыгнага рынка. Гэта група мела ў Мадрыдзе канспіратыўныя кватэры і запасы зброі і бомб. У арыштаваных гавара гатай фашысцкай групу — Руіе Гонсалеса — зноўшчыны пры вобшыку членскі білет анарха-сініакалісцкай нацыянальнай канфедэрацыі працы, якія ён прыкравяўся, а таксама запав на машыне зброі. Усяго арыштавана 8 чалавек, у тым ліку адзін лейтэнант народнай арміі.

ПРАДВЫБАРНАЯ КАМПАНІЯ У ЯПОЊІ

ТОКІО (сталіца Японіі), 5 красавіка. (БЕЛТА). Агенства Домей Нусіні паветаміе што запавт Хамада, член партыі Сеймакэй (буржуазнай партыі парламента), выступуючы з рэзкай крытыкай палітыкі ўрада Хірата—Тэрауці на пасаджанні ніжняй палаты 21 студзеня 1937 г., апублікаваў заяву, у якой ён рэзка крытыкуе праому прамова Хаасі на канферэнцыі губернатараў. Паводле слоў агенства, Хамада ў сваёй заяве падкрэслівае, што ніжняя палата, наперакор свяржэжэню Хаасі, прадуляла пчымаць і паўжменне дэпартамента становішча, пчымаючы ўсе меры да хутэйшага правядзення праз парламенцкую сесію ўсіх ўрадавых законапраектаў.

Роспуск парламента, — заявіў Хамада, — прычыніць канстытуцыі, і гэта мэрпрыемства ўрада павіна разглядацца, як «крог да фашызма пры дапамозе ашукання народу».

ТОКІО, 6 красавіка. (БЕЛТА). Як паветаміе агенства Домей Нусіні, 5 красавіка на канферэнцыі партыі Місейто (буржуазная партыя парламента), прысвечанай нальходзічым парламенцкім выбарам, лідэр партыі Мацудза выступіў з рэзкай крытыкай ўрада Хаасі. Сваю праому Мацудза прысвечіў пачынаючы барышчы ў абарону канстытуцыі ад ўсіхкіх пасаджаніяў на яе.

Паводле слоў агенства, Мацудза з вялікай іроніяй адказаў да ўрадавага праекта стварэння новай партыі, якая падтрымлівала б урад Хаасі. Указаўшы пры віданомасці правалу палітычных праектаў з прычыны аўнай неппулярнасці ўрада Хаасі, Мацудза выказаў надзею, што ўраў ў выніку дзеянняў парламенцкіх выбараў лідэр партыі Мацудза будзе вымушан выйсці ў астаўку.

Зноўна паветаміеяў газет, цэнтральная выбарчая камісія партыі Місейто, у поўнай адзалежнасці з выступленнем лідэра Мацудза, рашыла, што асноўнай заавачай і галоўным лозунгам партыі на выбарах павіна быць «зваржэжэ ўрада Хаасі».

Газета «Хоні» адзначае, што Місейто за апошнія пяць год упершыню выступае з адкрытай антыўрадавай платформай.

Забастоўка пратэсту комунальных рабочых Варшавы

ВАРШАВА (сталіца Польшчы), 6 красавіка. (БЕЛТА). Як паветаміе газета орган польскіх сацыялістаў (ППС) «Роботнік», учора рабочыя і служачыя электрастанцыі, а таксама трамвайных і аўтобусных майстэрняў у Варшаве правалі поўгалізіную забастоўку пратэсту супроць наступлення капітала на жыццёвы ўзровень рабочых. У часе абеззенага перапынку рабочыя гэтых прадпрыемстваў налізілі мітынгі.

Прычынай абурэння рабочых, — піша «Роботнік», — з'яўляецца ўсё ўзрастаючая дарагоўга. Апрана таго, рабочыя пратэстуюць супроць алічыннай ад заробатнай платы — так званай «спецыяльнага падатку». «Роботнік» указвае, што на мітынгах гарадскіх служачых было вынесена рашэнне аб сістэматычным правядзенні кароткатэрміновых дэманстравальных забастовак да таго часу, пакуль не будуць забаводзены асноўныя запатрабаваныя рабочымі.



Тав. Штэйнгарт Я. Д. — токар-стахановец паравознага дэпо ст. Віцебск, у дзень арджнінідзёнскай вахты вынаваў вытворчы план на 67% проц. На ЗДЫМКУ: тав. Штэйнгарт са сваім учнем В. Тарасенка, якога ён рыхтуе ў высюнаваліфікаванага токара.

ДЗЯЎЧАТЫ ЕДУЦЬ НА ДАЛЁКІ ЎСХОД

На заклік камсамолкі Хетагуравай усё больш і больш дзятчак з БССР выказваюць жаданне паехаць працаваць на Далёкі Ўсход. Дзятчаты-работніцы фабрыкі імя Крунскай (Менск) — камсамолка, токар па дрэву Мура Ахрамовіч скончыў курсы шпотаў пры менскім аэракрылуе, работніцы розных пачаў Ф. Г. Гардон, Д. І. Левіна, З. Марыёўка, Д. Карачун,

Вараб'ева і інш. паслаў у далёкаўсходні крайном камсамолкі пісьмы з ааааааі адданні паехаць працаваць на Далёкі Ўсход.

Гэтымі дзямі некаторыя з іх атрымалі адказ. Мура Ахрамовіч і яе сабрукі-работніцы заводу імя Кірава Зоя Леановіч і дарожны тэхнік Нааія Латкова 15 мая выязджаюць на Далёкі Ўсход.

АБМЕН МУЗЫЧНЫМІ ВЫДААННЯМІ І ТВОРАМІ З ЧЭХАСЛАВАКІЯ

Секцыя савецкіх кампозітараў БССР атрымала з Чэхаславакіі для славянскага інстытута пісьмо, у якім інстытут просіць высласць у Прагу музычныя перыядычныя выданні і творы кампозітараў, начыныячкі з 1917 года.

У пісьме, надзісланым прэзідэнтам інстытута праф. Мурко, выпрашантам праф. Горак і дырэктарам інстытута музачнай навукі пры чэшскім універсітэце праф. Неуды паветаміеяўца, што архіў

славянскай музыкі пры славянскім інстытуце прысвятліў да збраяна матэрыялаў па стварэнню двух кніг: «Славянская навуковая музачная бібліяграфія» і «Бібліяграфічны слоўнік славянскіх музачных дзятчак».

Славянскі інстытут просіць секцыю беларускіх кампозітараў устанавіць з ім сувязь і сістэматычна абменьвацца музачнымі выданнямі.

УЧЫНАК ВЫСОКАЙ СВЯДОМАСЦІ

ЧЫРВОНАЯ СЛАБАДА, 5 красавіка. (БЕЛТА). Цёмнай вясновай ноччу бо-тадоны Харкевіч Кастусь вартавуў каласію канюшы, у якой сталыя 65 коней. Раптам Харкевіч убачыў пажар — гэта гарада яго хата. Але каласны вартуінік не пакінуў свайго поста. Ён астаўся ахоўваць каласію маемасці. Каці Харкевіч заявіўся, то ва месцы яго хата ўжо было павалілаца.

Каласенкі каласа «12-годова Кастрычніка» атрылі гэты ўчынак высокай свядомасці Харкевіча Кастуса. На сваім агульным сходзе яны настанавілі набудавачь новую хату Харкевічу і вынеслі агульную падзяку.

БІЛЬДСУВЯЗЬ ГОМЕЛЯ І ВІШЕБСКА З МАСКВОЙ

Апрана іконуаў більдсуваі Менск — Масква ўстаноўлена новая, Менск—Славацк. Беларускае кіраўніцтва сувязі праектуе ўстааўленне більдсуваі па лініі Гомель—Масква і Віцебск—Масква.

КАФЭ «ЛЕТА»

К і мая на вёс летні перыяд у Менску адкрылася піль кафе пад назвай «Лета». Памяніканы для кафе будучь пабудаваны на Комамоўскай вуліцы каля дома Лебева, на Ленінскай—каля Дзяржбанка, у двары «Трама» на Савецкай вуліцы, у двары Універсітэцкага гарадка і ў Парку культуры і адпачынку.

АБАВЯЗКОВАЯ ПАСТАНОВА № 2

МЕНСКАГА ГАРАДСКАГО СОВЕТА РАБОЧЫХ, СЯЛЯНСКІХ І ЧЫРВОНААРМЕЙСКІХ ДЭПУТАТАЎ

29 сакавіка 1937 г. г. Менск.

„Аб арганізацыі месц абвешчвання нечыстот“

У метак паляпшэння сааітарнай становішча горада і ўпарадкавання месца абвешчвання нечыстот Менгорсовет паставіў наступнае:

1. Адвесці ў наступных месцах палі асенізацыі для вывааі нечыстот і адкідаў:
 - а) Мала Славянка — на тэрыторыі калгаса імя Дзяржынскага;
 - б) Фруктовы заводка — на тэрыторыі калгаса «Чырвоны Агароднік»;
 - в) Магілёўскае пасе — на тэрыторыі калгаса імя ДПУ;
 - г) Вуд Р. Ліксембург — калгас «Прабужданы агароднік».
2. УВАГА! Землі пад палі асенізацыі вымачаюцца калгасамі на паставе дэпазавоў і кіраўніцтвам ачысці.
3. Абавязваць кіраўніцтва ачысці, устаноў, прадпрыемстваў і прыватных асоб вывааць з 15 красавіка 1937 г. нечыстоты толькі на асенізацыйныя палі, указаныя ў п. 1 гэтай паставы.
4. Абавязваць дырэктара кіраўніцтва ачысці і прывесці іх у належны санітарны выгляд ягола ўкававаючы дэжурнаінспекцыі.
5. Абавязваць дырэктара кіраўніцтва ачысці і прывесці іх у належны санітарны выгляд на палі асенізацыі кругласутачную варту і запасці жэстоную сістэму з тым, каб за кожную вывезеную бочку нечыстот або смешці выдаваць адпаведны жэтон.
6. Абавязваць дырэктара кіраўніцтва ачысці, старшым жаэтаў, а таксама кіраўнікоў і бухгалтараў устаноў і прадпрыемстваў, якія маюць свой транспарт, або карыстаюцца наёмным транспартам для вывааі нечыстот і адкідаў, праводзіць з лозычкімі палімі за вывааку нечыстот і адкідаў выключна пры наяўнасці жэтонаў аб вываацы на пералічаныя ў п. 1 гэтай паставы палі асенізацыі.
7. Працягваць менскай санітарнай інспекцыі сумесна з кіраўніцтвам ачысці да 20 красавіка 1937 г. правесці агляд асенізацыйнага транспарту ўсіх прадпрыемстваў, устаноў і жаэтаў. Пры адпаведнасці асенізацыйнага транспарту, месіям яго астанкі і санітарным патрабаванням, выдаць лязовы вышыўкавымаць устаноў, прадпрыемствам і арганізацыям на эксплуатацыю іх асенізацыйнага транспарту.
8. Устааваць, прадпрыемстваў і арганізацыі, якія не атрымаюць належнага дазволу, не маюць права займацца вываакай нечыстот.
9. Вывоаць у парушэнні гэтай паставы прыцягвацца да адміністрацыйнай адзавасці — штрафы да 100 руб. або да прымушоваых работ да 14 дзён.
10. Нагляд за выкананнем гэтай паставы ўскладаецца на кіраўніцтва ачысці, санітарную інспекцыю і рабоча-сялянскую міліцыю.

Старшым Менскага горсовета Е. ЖУКОВІЧ.
Сакратар Менскага горсовета І. КАЗЛОУСКІ.

У ТЭАТРАХ І КІНО:

БЕЛАРУСКІ ПЕРШЫ ДЗЯРЖАВНЫ ТЭАТР (БДТ)
8 красавіка **ВАКІ І АВЕЧІН**
Аб'ем. № 77.

Паміла Дзярж **БЕЛДЗЯРЖАТЭАТР**
8 красавіка **РЫГАЛЕТ**
Аб'ем. № 12

Гукавы сімвалітар **ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА**
ДЕПУТАТ БАЛЧЫК

Дзіцчыны гукавы кіноэтэр
ДЗЕЦІ КАПІТАНА ГРАНТА

Кінохроніка № 15.

Гукавы сімвалітар «Прадэтарыя»
ЗОРЫ ПАРЫНЯ
Пачатак сенаў 5, 7, 9 і 11 гадзін веч.

Гукавы сімвалітар «Інтэрацыяналь»
ВАРОЖЫЯ СЦЕЖКІ

Гукавы сімвалітар «Спартак»
НОВАЯ РАДЗІМА

РАДЫЁПЕРАДАЧЫ НА 8 КРАСАВІКА:

8-30 — «Апошнія паветаміеяў».
10-30 — перадача для дашкольнай-каў.
16-00 — канцэрт. 17-35 — «Апошнія паветаміеяў».
18-30 — зааочная партучоба. 19-30 — канцэрт. 20-15 — канцэрт.

23 — «Апошнія паветаміеяў».

РАДЫЁПЕРАДАЧЫ НА 9 КРАСАВІКА

8-30 — «Апошнія паветаміеяў».
16-00 — канцэрт. 17-00 — перадача на польскай мове. 17-35 — «Апошнія паветаміеяў».
18-30 — зааочная партучоба. 19-30 — канцэрт. 20-15 — канцэрт. 21-00 — перадача на яўрэйскай мове. 22-00 — мантаж аперэты «Бокачно». 23-00 — «Апошнія паветаміеяў».

НКА РСФСР
ЦЭНТРАЛЬНЫ ІНСТЫТУТ ЗАВОЧАГА НАВУЧАНАГА ЗАМЕЖНЫМ МОВАМ

ПРЫЁМ НА АДЗЯЛЕННІ: АНГЛІСКАЙ І НЯМЕЦКАЙ МОВАЎ.

Курсе агульнай і спецыяльнай. Прыёмнае і пераходнае пераходнае.

ПРЫЁМ НА ФРАНЦУЗСКАЕ АДЗЯЛЕННЕ 9 І МАЙ 1937 года.

Прыёмнае і пераходнае ва 50 кал. Папярэдняй школы. Москва. Кузнецкі мост, 3.

БЕЛТАБАКАНДЛЮ ПАТРАБУАЦА
БУХГАЛТАР-РЭВІЗОР,
Звартацца — Пляц волі, 4.

ЗГУБЛЕННЫ І УКРАДЗЕННЫЯ ДАКУМЕНТЫ ЛІЧЫЦЬ НЕСАПРАУДНЫМІ:

Каравая О. І. — пропуск фабрыкі «Кастрычнік»; Забарона І. С. — профбілет № 159806; Савіч Е. М. — профбілет № 179878; Веремія І. Ф. — пашпарт, военны білет; Валанковіч Ф. З. — пашпарт; Шульшчыў І. Т. — военны білет; Шаршніў Д. М. — пашпарт; І 158009 і военны білет; Хероўскай В. В. — пашпарт № 677; Манаравіч К. І. — пашпарт № 167756 і военны білет; Сілаўна І. В. — пашпарт; Луціна С. І. — пашпарт; Капіцэў В. М. — пашпарт № 594714; Якуч Н. Ф. — пашпарт; Герчыкава С. З. — профбілет № 2230131; Неацеров Г. І. — профбілет № 291399; Німаўч І. П. — пашпарт № 158740 і профбілет; Гагавер Е. Б. — пашпарт; Наркевіч А. В. — пасаджанне аб скачэнні сям'і; Куціца В. М. — пашпарт; Баравік К. Т. — военны білет; Кузьмін А. І. — вараццлаўскі аячак № 1377045; Чыжы П. Е. — пашпарт № 550826; Гвоздзь П. Т. — военны білет; Шенкер М. Л. — пашпарт; Дуброўскі М. С. — профбілет № 237601; Шульшчыка П. А. — пашпарт № 059915.

КНІГІ ДА ВЕСНОВОЙ ПАСЕУНАЙ КАМПАЊІ

ПАСТУПІЛІ У ПРОДАЖ КНІГІ ДА ВЕСНОВОЙ ПАСЕУНАЙ КАМПАЊІ, ВЫДААННЕ «СЕЛЬХОЗГІЗ» (на рускай мове)

Васільчанка — Вызначальны ўсходаў смеццевых РАСЛІН ССОР. (Кніга прызначана для аграпрамаў і актыва ў спецыяльных гаспадарках, для хат-лабараторыі, сельскагаспадарчых дашкольных станцыі і кантрольна-наасных станцыі)

Ліпендзіе — Арганізацыя працы ў палыводчай БРЫГАДЗЕ КАЛГАСА. Ц. 45 кал.

Лыскава (акат) — ЯРВАІЗАЦЫЯ БУЛЬБЫ (выд. 2-е) Ц. 20 к.

Сиварочка, ДОГЛЯД ЗА АЗІМЫМ І ЯРВАІМ ЗБОЖЖАМ. Ц. 20 к.

ДАВЕДАЧНІК БРЫГАДЗІРА-НАСЕ НАВОДА. Ц. у пер. 2 р. Гайніе (скляў). **ФІНАНСАВА-КАСПАДАРЧЫ ДАВЕДНІК КАЛГАСА.** Пана ў пер. 3 р. 50 к.

Жуйко — УЧОТ ПРАЦЫ У КАЛГАСА (для брыгадзіраў і рахункавоў калгасаў). Ц. у пер. 1 руб.

БІБЛІЯТЭНА ПЕРАДАВІКОУ СОЦЫАЛІСТЫЧНАЙ БЕЛЬСКАГА ГАСПАДАРНІ:

ЯК АТРЫМАЦЬ НЕ МЕНШ 3.000 ЛІТРАЎ МАЛАНА АД КОЖНАЙ КАРОВЫ. Ц. 30 кал.

ЯК ЗАХАВАЦЬ 100 ПРОЦ. ЦЯЛТА. Ц. 25 кал.

ЯК АТРЫМАЦЬ НЕ МЕНШ 6.5 ЦЭНТН. ІЛЬНАВАЛАНА З ГЕНТАРА. Ц. 60 кал.

ЯК АТРЫМАЦЬ НЕ МЕНШ 6 ЦЭНТН. ПЯНЬКІ З ГЕНТАРА. Ц. 60 кал.

ЯК ВІСТРАДАВАЦЬ ЗА СЕЗОН ТРАКТАРАМ 3ТЗ—ХТЗ НЕ МЕНШ 4.000 ГЕНТАРАЎ І ТРАКТАРАМ ЧТЗ НЕ МЕНШ 3.000 ГЕНТАРАЎ. Ц. у пер. 1 р. 50 кал.

Похіп і інш. — ДЗВЕСЦЕ СОВЕТАЎ КАМБАЙНЕРАЎ. Ц. у пер. 1 р. 50 кал.

ПАТРАБУАЦЕ ва ўсіх кніжных магазінах КОГІЗ'а, пры адсутнасці кніг на месцах паставы заказы пасылаліца па адрасу: Менск, Савецкая, 50, Беларускаму аддзяленню КОГІЗ'а.

Заказы выконваюцца нележным плацяжом без задатка.

БЕЛАРУСКАЕ АДЗЯЛЕННЕ КОГІЗ'а.

ДОМУ НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ БССР

ПАТРЭБНЫ ЧАСОВА КВАТЭРЫ І ПАКОІ.

Раён хоць які.
Звартацца па тэл. № 24-290 або Дом урада, левае крыло, 6 паверх, пакой 602.

Рэдакцыі «Звязды»

ПАТРЭБНЫ МАШЫНІСТКІ

на дзённу і ввечарнюю работу.
Звартацца па тэл. № 24-290, ці па наасрэдла ў сакратарыят (грэй паверх).

Горкія настойкі

ПАВЫШАНАЙ КРЭПАСЦІ ПАЛЫШАНАЙ ЯКАСЦІ

ВЫПУСКАЕ У ПРОДАЖ

Менскі Галоўспірта

Горкі дубняк 40° 0,5 л — 5 р. 80 к.
Англіскай горка 40° — 5 р. 80 к.
Першова 35° — 5 р. 80 к.
Зуброўна 40° — 5 р. 80 к.
Ерафейч 40° — 5 р. 80 к.
Мятная 40° — 5 р. 80 к.
Зверабой 40° — 5 р. 80 к.
Анісавая 40° — 5 р. 80 к.
Памаранцавая 40° — 6 р. 00 к.

Водка вышэйшай ачысці 50° 150к.

ПРОДАЖ ВА УСІХ МАГАЗІНАХ ГАЛОЎСПІРТА, ДЗЯРЖАНДЛІ І КА АПЕРАЦЫІ.

Аптом водкуец непасрэдна а заводу і баа.
Адрас зааода: Вараццлаўская, 10, тэл. 21-185.

Уп. Галоўлігбела № А—2056.